

5049328

5 M8
—
29.



Б
179

СС-66 171
Я. Фарботко.


БЕЛАРУСЬ
У
ПЕСНЯХ

1809—1919.

Менск.
1920.



3800




Ба 49328

Я. Фарботко.

□ □ Беларусь
у песьнях. □ □

Літаратурна-гістарычны нарыс.

Бел. сдзел
1994 г.



Б 49328
1999.

Менск,
1920 г.

25. 4. 2009

I.

Хочучы азнаёміць нашае грамадзянства, а асабліва моладзь, закіннутую сваёю долію на чужыну і адарваную, дзякуючы гістарычным абставінам, ад родных хат, лясоў і поля, але ўсёю душою адданую свайму роднаму краю і народу, з тым абразом, які павінен быць ёй найдаражэйшым і найхаращэйшым, з абразом, які выяўляе сюю ўсё, што толькі можа быць мілым у сваёй Бацькаўшчыне, мы пачалі на страніцах Кіеўскага газэты „Беларускае Эхо“ друкар'ваць свой студыум беларускае новае літэратуры.

Гэты студыум і ёсьць той абраз, які, складаючыся з рознакалёрных і рознатонных асколкаў новае беларускае паэзіі, паэзіі першых беларускіх народных песняроў, можна назваць „Беларусью ў песнях“, бо толькі песняю можа звацца глыбокая думка з праўдзіва музычным тонам, вылажаная словамі на страніцах роднае пісьменнасці. Ведама, німагчы-масыць мець у той мамэнт пад рукамі ўсе патрэбныя матар'ялы,—хварбы, з якіх укладаецца той ці іншы абраз, прыдавала таму абразу мо' пэўную аднабо-касьць, але ўсё-ж, хоць агульныя рысы роднага абразу павінны былі закінуць у сэрцы тых людзей, сыноў уваскрасаючага і адраджаючагося народу, сыннюю любоў і прывязанасць да свае, мо' забытае нейкі час Маткі-Беларусі.

На жаль артыкул друкам дакончыць не ўдалося. Цяпер, карыстаючы з магчымасці выпусціць яго друкам у асобнай кнігцы, мы, перагледзіўшы і па-правіўшы ўесь матар'ял, згладзіўшы тую аднабо-касьць і дапоўніўшы новымі аддзеламі—этапамі аж

да апошніх часоў, выпушчаем у съвет сваю скромную працу ня толькі для моладзі закінутага на чужыну, але ў першы чарод для грамадзянства, жывучага на самай тэрыторыі Беларусі.

Паставіўшы сабе такія мэты, мы падзялілі ўсю кніжку на некалькі разьдзелаў, з якіх кожын мае ў сабе зусім асобны этап гісторыі беларускага руху і зусім асобны пэрыод разьвіцця беларускае паэзіі.

Разам з тым, гэтыя этапы-пэрыоды, ідуучы адзін за адным хронолёгічна і маючы форму асобных адбіткаў, павінны тварыць адзін суцэльны абраз—абраз Беларусі.

Ці дапялі мы гэтае мэты, хай судзяць тыя, хто зацікавіцца гэтаю працаю.

Прымаючы пад увагу, што беларускія кніжкі, асабліва тыя з якіх прыходзіліся карыстаць пры выбарках матар'ялаў, ня ў кожнага могуць быць пад рукой, а такжэ зважаючы на тое, што ў беларускай новай літэратуры ніяма дагэтуль зборніка паэзіі розных аўтараў, дзе-б чытач мог знайсьці той ці іншы верш, мы стараліся браць такія вершы-песні, якія па вялічыні сваёй маглі-б быць зъмешчаны бяз скрачэння.

Каб дап'ять, пэўнага роду, зборнік выбранных вершаў розных аўтараў,—у гэтым была нашая другая мэта.

Толькі бяручы на увагу гэта, чытач не павінен дзівіцца, што іншыя вершы вышлі, быць можа, і подаўгі адносна зъместу.

Апошні разьдзел—разьдзел зусім асобны: гэта ўспамін аб зыйшоўшых з гэтага съвету беларускіх песніарох.

Памяці іх мы і пасъвячаем гэтую сваю маленькую працу, з моцнаю вераю, што яна прынясе сваю карысць.

П.

Беларуская літаратура, г. зн. пісаная моваю „якою—як казаў у 1846 г. Ян Чачот у прадмове да свайго зборніка народных песняў—у памяці нашай жывучыя яшчэ, старэнькія паны між сабой гаварыць любілі, якою дагэтуль гаворуць паны і аканомы з сялянамі, ў якой пісана калісь у нас акты ўрадовыя“, зъявілася на съвет ужо даўно, але, дзякуючы гістарычным варункам у якіх знайходзілася Беларусь, доўга ёй прыходзілася заставацца няведамай шырокаму грамадзянству, шмат прышлося ёй перайді этапаў, пакуль, наканец, не заваявала сабе таго пачеснага і належнага месца, якое заняла і што раз больш займае ў апошнія часы.

Першым беларускім пісьменнікам XIX веку, аб якім дайшлі да нас весткі і творы якога сустракаюцца ўжо ў 1809 годзе, зъяўляецца Ян Баршчэўскі.

Але як Баршчэўскі, так і ўсе іншыя беларускія пісьменнікі першай палавіны 19-га веку (Манькоўскі, Рыпінскі)—гэта толькі людзі, хацеўшыя паказаць, што нядаўная дзяржаўная мова не павінна заідацца і заганяцца насільна гістарычнымі абставінамі ў курныя хаты. Яны бачылі сваім прарочым вокам паэтаў, што жывая мова цэлага народу не загіне, а расьцвіце ўзноў у свой час.

Да беларускіх пісьменнікаў сярэдзіны 19-га века трэба аднесці Чачота, Сыркомлю (Кондратовіча), Дунін-Марцінкевіча.

Першы з іх найбольш вядомы як аўтар зборніка беларускіх народных песняў, выданых з асобнаю, вельмі цікаваю, прадмовою на грунце высылдкаў аб беларускай мове. У гэтым жа зборніку Чачот памяшціў і нізку сваіх арыгінальных вершаў, напісаных натолькі ў чыста народным духу, што іх трудна адрозніць ад праўдзіва народных.

Сыркомля больш вядомы як польскі паэта (памове твораў), але ўсё—ж пісаўшы ў чыста бела-

рускім духу і на'т шмат у беларускай мове.. Гэта быў праудзівы дэмакрата, якога праймала кожная вестка аб барацьбе за волю і які палаў думкаю аб агульным звольненныі ад прыгону „простых“ людзей. І осёль дзеля гэтага весткі аб французскай рэвалюцыі знайшлі одгук і ў творах Сырокомлі, а чым ён у 1848 годзе так пісаў:

Заходаіць сонца пагодняга лета,
Веіць вецер з заходніх нябес;
Здароў будзь, вецер! з далёкага съвета
Добрая ж весьці ты да нас прынёс.
З аровня-ж будзьце, эй, добрыя весьці!
Там на Заходзе праліваюць кроў,
Б'юцца для славы, свабоды і чэсьці,
І робяць вольных людзей з мужыкоў...

Сырокомля—гэта „лірнік вясковы“, браўшы з беларускіх сёлаў свае абрэзы і снаваўшы народнымі матывамі свае арыгінальныя песні.

З усіх выжэйпамянутых песніроў першым паэтам, паважна паглядзеўшым на беларускую мову, як на мову здатную да літэратуры, быў Вінцук Дунін—Марцінкевіч.

Дунін—Марцінкевіч, добра разумеючы значэнне роднае мовы ў справе асьветы, пачаў алразу пісаць вялікшыя і паважнейшыя творы ў жывой беларускай мове. Дзеля гэтага ён перакладае на беларускую мову найвялікшы паэтыцкі твор таго часу і найлепшы адбітак быту беларускае шляхты—Міцкевічаўскага „Пана Тадэуша“. Адначасна зьяўлюецца алдзін за адным яго арыгінальныя творы: спэцічныя „Селянка“ і „Залёты“ і плаэмы „Гапон“, „Шчэроўскія дажынкі“, „Купальля“, „Вечарніцы“ і шмат дробных вершаў, з якіх многія і дагэтуль хадзяць па Беларусі ў рукапісах.

Значэнне твораў Марцінкевіча, сказаў бы, скарэй педагогічна—выхаваўчае, чымся артыстычнае, бо ў сваіх творах Марцінкевіч хацеў „заахвоціць нашага беларускага мужыка і бедную шляхту да науки“, а „багатых людзей нашае старонкі, што

паводлуг Бога і сумленъня павінны-б памагчы адчы-
ніць цёмнаму народу вочы“ да лепшых адносін да
гэтых „простых людзей“.

Але значэньне твораў Марцікевіча яшчэ і ў
тым, што паэта простымі беларускімі народнымі сло-
вамі, роднаю моваю маляваў абразы беларускае пры-
роды, звычаі, погляды і думкі беларускага народу.

„Боршч з саланінай на стол паявіўся,
Кісла верашчака за ім з каўбасой,
Грэцкімі блінамі абрусок пакрыўся,
А далей крупнік з парасём стралой
Ляцеў у талеркі: вячара съятая!
Бядзялася тут-же лямешка густая,
Пансак, яглыная са скваркамі каша,
То яда мужыцка!—то пацеха наша!

Так апісвае паэта ў „Вечарніцах“ беларускую
съяточную яду, якая прыгатоўлявалася пры абхо-
дзінах абраду „Дзядоў“.

У другім вершы простымі словамі выказвае па-
гляд цёмнага беларускага селяніна на пануючы над
ім уціск „п ноў“ і думку аб характеристы патрэбнае
селяніну волі:

„Вясна голад перапала,
Ані солі, ані крупы;
І скаціне корму мала,
І самому ані ў зуб.
На палацах дохнуць дзеци,
Жонка тры дні з дуру п’ёць,
І даўно парожна ў клеці,
І парожная асець.
Каліта ляжыць пад лаўкой,
А пры ёй парожны гляк;—
Ад Каляд мы з кумам Саўкай
Паціралі ў губе смак.
Але гора—ўжо спаўгора;
Цыц, нябога! трошкі цыц!
Вось нам вольнасьць дадуць скора
І, як птушкі, будзем жыць.

Будзем роўныя з панамі,
Самі будзем мы паны,
І гарэлку піць збанамі,
І гуляць так, як яны.

Перастануць нашым братам,
Як скасцінай таргаваць—
Напускацца ліхім матам,
Скуру з ног да карку драць.
Хоць хлодна, хоць галодна,
Холад, голад ніпачом!
Эх! каб толькі нам свабодна!
На свабодзе адживём.
Вось панам ня дужа лоўка:
Самым трэба працаваць!
Пабаліць ня раз галоўка,
Калі прыдзецца араць.

Мужык будзець не скасцінай:
Ня раз скажэць пан з паноў:
„Пане Грышка, пане Міна!
Як-жа, васпан? ці здароў“

Дунін—Марцінкевічу прыпісваецца такаж аўтарства папулярнае і вельмі цікавае сатырычнае паэмы „Тарас на Парнасе“, але фактычнае прыналежнасць яе піару Марцінкевіча апошнімі часамі зрабілася вельмі няпэўнаю.

Дунін—Марцінкевіча, па стылю і па чыстасці ўжыванае ў яго творах беларускае мовы, справядліва лічаць бацькам беларускай краснае пісьменнасці.

Бацькам-жа беларускіх пісьменьнікаў з праудзіва народным характарам, з чыста беларускім нацыянальным духам і яшчэ больш чыстаю беларускаю моваю зьяўляецца Францішак Багушэвіч.

III.

Францішак Богушэвіч, пісаўшы пад прозывішчамі Мацея Бурачка і Сымона Рэўкі, ў сваіх творах, частка якіх сабрана ў д'ух зборнічках „Дудка беларуская“ і „Смык беларускі“, быў першым чалавекам што голасна адазваўся аб патрэбе нацыянальнага адраджэння Беларускага народу, як народу сусім самадзельнага. Тлумачачы гэту патрэбу адраджэння ў сваіх прадмовах да памянутых зборнікаў і падмацяючы свае думкі і пагляды харктэрystычнымі абразкамі з жыцьця беларускага народу, ён стараўся ўлажыць у гэта тлумачэнье ўсю сваю праўдзіва беларускую народную душу.

І осёль, прызываючы беларусаў да нацыянальнага адраджэння, Богушэвіч перш за ўсё заахвочвае іх да навучэння роднае мовы, бо „наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная як і другім добрым людзям і гаворым жа мы ёю шмат і добрага, але так ужо самі мы пусьцілі яе на зыдзек“.

Уважаючы заміранье мовы за азнаку замірання народу, Богушэвіч кажа: „Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананьнем, катораму мову займае, а потым і зусім замерлі. Не пакідайце-ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмерлі!“

Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото-ж гаворка, язык і ёсьць адзежа душы“.

І каб паказаць прыгожасць і прыдатнасць беларускае мовы, паэта „адважыўся напісаць сякія-такія вершыкі“. Паэзія Богушэвіча, аднак, не падобна толькі на „сякія-такія вершыкі“, як ён сам іх называе. У вершах шмат ёсьць абразоў добра і праўдзіва адбіваючых беларускае жыцьцё.

Пачынаючы сваю працу на карысць найдара-жэйшага яму Беларускага краю і народу і думаючы адразу загаварыць людзем у сэрцы, паэта хоча заграць на сваёй „Дудцы“ такую песнью,



...Што усім будзе чутка,
Ад краю да краю!
Ой! то будзе граньне,
Як на павітаньне
І як на вясельле...
Ну дык грай жа, дудка!
Каб-жа была чутка,
Каб аж вуши драла;
Каб ты так іграла,
Каб зямля скакала!
Заграй так вясёла,
Каб усе у кола
Узяўшыся ў бокі
Ды пашлі у скокі“...

Але сумнасьць і бяды, якая пануе ўвокал паэты
па ўсёму краю, не дае магчымасці граць доўга
вясёлую песнью і паэта, кілаучы вяселую дудку,
робіць

„...другую,
Жалейку смутную,—

якая траба будзе

Каб так зайграла,
Каб зямля стагнала,
Вот каб як іграла:
Каб съязьмі прабрала,
Каб аж было жутка“...

бо як кінеш „наўкола вокам,
Дык крывавым сокам,
Не съязой заплачаш
Як усё абачыш“...

(„Мая дудка“).

І быццам дзеля іллюстрацыі ўсяго раскінутага
увокал паэта дае колькі образкоў народнае бяды.

Беднаж мая хатка, расселася з краю,
Меж пяскоў, каменяў, ля самага гаю,
Ля самага бору, на беражку лесу...

Кепска-ж мая хатка, падваліна згніла,
І дымна і зімна, а мне яна міла;
Ня буду мяняцца ходź-бы і на замкі —
Калок свой мілейшы, як чужкая клямкі;
На страсе мох вырас, на маху бярозка...
Мільшай мне хатка, як чужая вёска“.

Паказаўшы беднату свае „хаты“, пад якою
бязумоўна відаць увесь Беларускі край, паэта далей
кажа аб тых прынадах, якія суляць яму, быццам

помаччу ў беднаце, суседзі, заахвочваючыя адзін перад адным да пераходу беднага ў іхнія, чужыя для яго, хаты. Гэтыя суседзі — ніхто іншы як усходнія і заходнія народы — суседзі Беларусі, польскія і маскоўскія нацыяналісты, вёўшыя барацьбу за найбольшае выкарыстаныне цёмнага і беднага Беларускага народу.

Але і тут паэта верыць у нацыянальную съядомасць Беларускага народу і съмела кажа ад яго імя:

„Я ня кіну хаты, хоць вы мяне рэжце,
Не пайду да вас я, хіба у арэшце.
А хоць сілай навет адарвалі-б з дому,
Калісьці вярнуўся-б, як мядзьведзь да лому.
Заваліцца й хата, зарастуць пакосы,
Усё-б я вярнуўся, хоць голы, ды босы!
Насек бы бярвенняй, нацягаў бы моху,
Зноў-бы склеїці хату як колывек патроху;
Зрабіў-бы камору, выкаваў-бы жорны,—
Усё-ж свой хлеб еў-бы, хоць-бы сабе чорны!
Ну дык-жа адстаньце, на што я вам трэба:
Ці каб ваш хлеб есьці, ці рабіць вам хлеба?“
(„Мая хата“).

Творчасць Богушэвіча ня толькі складаецца з абразоў цяжкое нядолі, але яна багата цэлым радком жартліва-сатырычных твораў, як напрыклад: „У судзе“, „У вастрозе“, „Здарэнне“, „Быў у чысцу“, „Дзе чорт ня можа, там бабу пашле“, а таксама чиста гістарычна-бытавых, як „Хрэзьбіны Мацюка“, „Кепска будзе“, „Хцівец і скарб на Святога Яна“ і інш.

Выстаўляючы на паказ народу ўсе гэтыя абразы ў іх праўдзівасці, хоць мо' і вельмі цяжкой дзеля разгляду, Богушэвіч стараўся ўніяці съвет у цёмныя курныя хаткі і загаварыць у сэрцы, што б'ющца пад шэрымі апраткамі. З страшэннай жальбою ён кажа:

„Ой, нашто-ж мне дана тая мая мова,
Як я ня умею сказаць тое слова,
Каб яго, пачулі, каб яго пазналі,
Каб яго, то слова, ды праўдай назвалі;
Каб і разыйшлося то слова па съвеце,
Як праменьня сонца цёплага у леце;

Каб на тое слова ды людцы зрадзелі,
Так як тыя даеткі на съятой нядзелі;
Каб-жа тое слова ды людцоў зъяндала,
Каб на тое слова ворагаў ня стала,
Каб людцы прызналі братоў ды братамі—
Дзяліліся доляй і хлеба шматамі”...

Але зараз-жа праконваецца паэта, што адраджэнне людзкіх душаў і зьнішчэнне нізкіх інстынктаў аказваецца ня лёгкай працай, бо

„Даўней, кажуць, Праўда на съвеце хадзіла,
Жабруючы ж зъмерла, а людцы схавалі,
Камянем накрылі, зямлю пааралі,
Каб ня чуць, ня ведаць аб ёй ані весьці,
Ды цяпер і кажуць: „Праўда ў небе дзеесьці!”
Ды пашлі-ж ты, Божа, Праўду сваю тую
З неба на зямельку сълязьмі заліту!
Пасылаў ты Сына, яго це пазналі;
Мучылі за праўду, сілай паканалі;
Пашлі-ж цяпер Духа, да пашлі-ж бяз цела,
Каб уся зямелька адну праўду мела!”

Быццам у дапаўненьне да тога, што праўду самі „людцы схавалі, каб ня чуць, ня ведаць аб ёй ані весьці”, Богушэвіч падкрэслівае, што „надта за хлебам народ гоніцца, а хлеба дастане, дык і за крамнай вopратkай, і за ляксаванымі ботамі, гоніцца і ўсё маркоціцца!” І ў гэтай пагоне і маркоце народ сам закінуў і забыў родныя песні, а замяніў іх прынесенымі з места і з чужыны.

І ось дзеля заахвочаньня да ўспаміну роднае песні Богушэвіч дае колькі щтучных песніяў, думайчы імі, блізкімі па духу да народных беларускіх, замяніць чужыя і паказаць багацьце народнае паэзіі.

„Люлі, сынок, люлі, люлі!
Бо ўжо курачки паснулі.
Можа будзеш калі панам,
Ці вялікім капітанам,
Людцоў Божых будзеш біці,
Цяжка будзе ў съвеце ж ці;
Будуць клясьці як ліхога,
Прасіць смертанькі ад Бога.
Люлі, сынок, люлі, люлі!
Бо ўжо курачки паснулі.

Тагды матка прыйдзе ў госьці;
Сын выкіне стары косьці;
Жабруючы пойдзе ў вёску,
Будзэе прасіць Матку Боску,
Каб забыцца ёй аб сыне,
Каб ня ведаць дзе ён згіне.
Люлі сынок, люлі, люлі!
Бо ўжо курачкі паснулі.
Ой ня будзэ ты лепей панам,
Ні вялікім капитанам,
Будзэ, чым матанька радзіла,
Каб у госьці не хадзіла,
Каб век з табой векавала,
Гаравала, працавала...
Люлі, сынок, люлі, люлі!"

(„Калысанка“).

Гэткія балочыя слова ўкладае паэта ў вусны маткі, пяючай над калыскай свайго сына. Матка—гэта ніхто іншы як Матка-Беларусь, сыны якой—інтэлігэнція, адзеўшыся ў „крамную вопратку і ляксаваныя боты“ другіх народаў, страціўшы свае сілы і здольнасць на працу на чужых нівах, адракаліся ад роднае зямлі.

У другім вершы паэта, вуснамі съядомага сына Беларусі, кажа:

„Маліся, бабулька, да Бога,
Каб я панам ніколі ня быў;

Каб людзей прызнавчӯ за братоў,
А багацтва сваё меў за іх.
Каб за край быў умерці гатоў,
Каб ня прагнуну айчызны чужых.
Каб я Бога свайго не акпіў,
Каб ня здрадзіў за грошы свой люд“...

(„Ахвяра“).

Разам з выжыспамянутымі закідамі інтэлігэнцыі Богушэвіч, вінавацячы паноў, тых, як казаў Марцінкевіч, „багатых людзей нашае старонкі што паводлуг Бога і сумленыя павінны-б памагчы адкрыць цёмнаму народу вочы“, выказвае ад імяні беларускага селяніна-земляроба адносіны да іх у вершы „Не чурайся“.

„Не чурайся мяне, панічок,
Што далонь пакрываюць мазолі:
Мазоль—працавітых значок,
Не заразе цябе ён ніколі.
То мадаль за труды і за муку,
Не хвароба якая з заразы.
Ня стыдайся падаць ты мне руку,
Бо на гэтай руце няма сказы!
Эй! съялей адкрывай галаву
На паклон мой табе да зямлі;
Я тваёй галавы не сарву
І маёй вы-б, паны, не ўзялі.
Не ўцякай ад маёй ты сярмягі!
Мне ня стыдна у ёй ані чуць...

А кінь вокам на хату маю:
І цячэ, і гніе, і крывая;
У сярэдаіне гной, і стаіць на гнаю,
І дзіўлюся я сам, як трывае?
Ня дзівіся, панок, як жыву;—
Мне ніхто не памог будаваць.
Хоць лянівым у съвеце слыву,
А магу съвет карміць, гадаваць;
Ты-ж пазнаў, што у ксёнжках стаіць;
А там разуму шмат ад вякоў,
І усё можаш па ксёнжках рабіць;
А где-ж ксёнжка для нас, мужыкоў?
Где-ж нам разуму толькі набраць?
Знаем толькі загон ды саху,
І жывём, каб касіць, ды араць,
Ды жывём мы у Божым страху.
Каб умеў кіраваць я пяром,—
Я бы ксёнжку счыркаў як папар,
Я-б аб тым, як мы сейм, аром,
І як косім і жнём Божы дар.
Можа-б ты прачытаў той грызмол
І да працы набраў-бы ахвоты,
Шанаваў-бы мужыцкі мазол,
Ня чураўся-б мужыцкай бядоты,
І падаў-бы руку мне съляпому,
І давёў-бы мяне да дарогі;
Ня блудзіў-бы і я сярод лому
І калючак, што раняць мне ногі!
Ой раняць і ногі і сэрца,
У сэрцы ненавісьць, злосьць родзяць,
Даяржаць у тваёй паняверцы
Да зрады вядуць, ад прауды адводзяць!...

Даруй-жа съляпому, што ходзе ён крыва,
Даруй, што ня відае, хоць плача.
Абмацкам ходаяць съляпня—ня дзіва,
Відзючы-ж у яму як скача?"

Францішак Богушэвіч займае ў гісторыі развіцьця беларускае нацыянальнае літэратуры, а асабліва паэзіі, самае віднае месца і разам з тым творчасць яго абымае самы цяжкі пэрыод у гісторыі Беларусі— пэрыод калі было забаронена ня толькі друкаваць беларускія кніжкі, але на'т публічна выступаць з прамовамі ў беларускай мёве. Аднак, ня гледзючы на гэтая перашкоды, вершы Богушэвіча ў рукапісных экзэмплярах разыйшліся па ўсім абшары Беларусі. Апроч тога загранічныя выданыні „Дудкі“ і „Смыка“ перавозіліся кантрабандою і шырыліся між беларускім грамадзянствам. Гэткае цяжкае становішча беларуская літэратура пратрывала аж да рэвалюцыі 1905 году, але гэтага часу Францішак Богушэвіч, на жаль, ужо не даждаў.

З творчасцю Богушэвіча цесна звязана яшчэ творчасць Івана Няслухоўскага—Янкі Лучыны, што працаваў адначасна з Богушэвічам. Гэта творчасць зьяўляецца як-бы працягам паэзіі Богушэвіча. Праўда, паэзія Няслухоўскага ня мае ў сабе толькі рознакалёнасці і ня так яна вяліка, як паэзія Богушэвіча, але ўсё-ж балючыя тоны, сумныя малюнкі мы бачым і тут.

З паэзіі Няслухоўскага вядомы найбольш невялічкі зборнічак „Вязанка“, надрукованы ў 1903 годзе ў Пецярбурзе. Гэты зборнічак цікавы ўжо на'т і тым, што тагдышняя расейская цэнзура, што так добра пільнавала каб не паявілася на съвет беларускае друкаванае слова, усё-ж, ня гледзючы на тое, што беларуская мова ў іх і іншых, ім падобных асаб, была „наречіем“ расейскае мовы, не змагла пазнаць на якой мове зборнік быў напісаны і прапусьціла ў друк, як кніжку, на баўгарскай мове.

„Не я пяю—народ Божы
Даў мне ў песні лад прыгожы,

Бо на сэрцы маю пути,
І з народам імі скуты.
З ім я зьліўся з добраі волі,
Чы то ў долі, чы ў нядолі,
Чы дзе гора абаавецца,
Як асіна грудзь трасецца.
Чы пра радасць чую весьці,
Усё ў грудзь хаваю дзесьці.
Мне гаворыць вёска, хата,
Мне гаворыць сэрца брата.
Рад зьбіраю, што пачую,
У грудзі свайг нашу я,
Аж, як траўка на кургане,
Яно ўзыдзе—песъняй стане“.

Такую характеристыку сваім песъням-вершам дае сам паэта на першай-жа страніцы памянутага зборніка.

А далей пяюцца ім адна за аднай думы-песъні і малююцца абразкі беларускага жыцьця.

„Эй ты, сівер,—ня дазьмі! ня патрабян ты нам,
Ад палудня цяплу з табой ходу няма!
Хоць-бы раз без цябе зарунець—бы палям,
Хоць-бы раз у свой час адышла—бы зіма!
Устрапянуўся-бы дух ў чалавечай грудзі,
Дый забылі-бы мы мора смутку ды й слёз.
Сьціхні, сівер, хоць раз, па лясох ня гудзі,
На далёк акіан убяжы ты мароз!...
(„Сівер“).

Гэта адна з тых сумных песъняў, якімі апывае Няслухоўскі сваю Бацькаўшчыну—Беларусь. Матыў гэтых песъняў вызваны зыкам песъняў Богушэвіча і дзеля гэтага Няслухоўскі з Богушэвічам сваёю творчасцю даюць абраз Беларусі у першыя дні пра буджэння беларускага нацыянальнага „Я“. Гэты абраз Беларусі да 1905 году Няслухоўскі дае нам у сваім вершы „Роднай старонцы“.

„Ты нам раскінулась лесам, балотамі,
Выдмай пяшчанаю, няураджайнаю,
Маці зямліца. І у малотамі
Хлеба над мерку ня даш звычайнью.
А сын твой беднай адзет сярмягай,
З лыка пляцёныя лапці абуўшы,
Едзе драбінамі, ці калымагаю,
Канём, што цягне, як-бы заснуўшы.

Ўсё ў табе бедна. Часта заплача
Мужык араты, дзеля злой долі
Цяжка прапуючы. Ён-жа аднача,
З табой разсташца ня ждэ ніколі,
І напрыглядную хату з пажыткамі,
І поле скупое, выган бяз паши,
Мы, апрануўшыся старымі сьвіткамі,
Любім і цэнім—бо яны нашы.
Дасьць Бог, крывавым потам аратаму
Здабрыць пяшчану зямліцу здарыцца,
Жыць добра сытаму, хоць не багатаму,
І дзеля сьвята чарка нам зварыцца,
Сонца навукі скроль хмары цёмныя
Прагляне ясна над нашай ніваю
І будуць жыці дзеткі патомныя
Добраю доляй—доляй шчасльіваю“.

Такі сумны, але мілы нам абраз нашага роднага краю бачым мы ў творчасьці Богушэвіча і Няслухоўскага, на якіх, дзеля вялікага іх значэння, прышлося так доўга затрымацца.

Новыя малюнкі, новыя ноты чуюцца ў песьнях новых беларускіх песьняроў, узгадаваных на творчасьці Богушэвіча і Няслухоўскага і пачынаючых паяўляцца на съвет у друку з 1905 годам.

БА 49328

IV.

Рэвалюцыя 1905 году—гэта той дзень, калі косы сонца-волі, асьвяцішы хоць на мамант, прыгатаваны дэмократычнымі элемэнтамі грунт, за-сяны ў Беларусі ідэямі Богушэвіча і Няслухоўска-га і іх аднамысьнікаў, выцяглі з-пад зямлі зялёныя расткі беларускага адраджэнья.

Падзеі 1905 году ў якіх трэба было разабрацца беларускаму народу змусілі лепшых сыноў яго злучыцца ў нацыянальна-соцыйальна-дэмократычны гурток—„Беларускую Соцыйалістычную Грамаду“, каб арганізаванымі сіламі ісьці на помач сваёй Бацькаўшчыне. Гэты гурток пачаў тлумачыць і шырыць ідэю рэвалюцыі між беларускім народам у яго роднай, найбольш і найлепш яму зразумелай, мове. І осёнь, гэтыя пісаныя і друкаваныя ў беларус-кай мове лістоўкі і брашуркі, распаўсюджваючыся між народам і вызываючы ў ім нездаволеніне гнё-там і зьдзекам над сабою, разам з тым будзілі ў народзе і беларускую нацыянальную съядомасць.

Адначасна з лістоўкамі і брашуркамі паяўляецца палітычная беларуская бэлэтрыстыка, як „Скрыпка беларуская“, „Хрэст на свабоду“ і інш., якая, будзячы нацыянальную съядомасць сярод беларус-кага вучыцельства, вучнёў сярэдніх школ і наагул беларускай інтэлігэнцыі, гадуе і расьціць узышоўшыя над зямлёю пасевы Богушэвіча і Няслухоўскага.

І з гэтага часу на беларускай ніве зярніты беларускага адраджэнья, раскіданыя рукамі сяўцоў, вышайшых з беларускае вёскі, дарма ўжо ня гінуць.

З 1906 годам звязаны выхад у съвет першае беларускае газэты „Наша Лоля“, адчыніўшай сваім выхадам дзіверы беларускай прэсе, як роўнай прэсе другіх нацыяў. І дзеля гэтага зусім справядліва беларускі публіцыста, палажыўшы нямала працы на беларускай ніве, Антон Новіна кажа, што „дзень выхаду ў съвет „Нашае Долі“—гэта першае беларус-кае нацыянальнае съята!“

Жыцьцё „Нашае Долі“ было, аднак, недаўгавечнае: яна была зачынена на 6-ым нумэры за надта вострыя характеристар, з якім выказвала праўду ў вочы пачаўшайся рэакцыі.

Але ў адчыненых „Нашаю Доляю“ дзьвярах стала постасць „Нашае Нівы“—„люстра душы і думак беларускага народу“.

На страніцах гэтых газэтаў пачынаюць друкавацца творы новых беларускіх песьняроў, песьняроў вышоўшых з самага народу, з вёскі, песьняроў з невядлікаю, часта пачатковай, асьветаю, але з рукамі ў мазалёх. І гэта іхняя паэзія, паэзія мазалістае, але „бяз сказы“ рукі дае нам абраз Беларусі на працягу часу ад 1905 году да пачатку вайны ў 1914 годзе.

Беларуская паэзія гэтага часу, носячы характеристар глыбокага рэалізму і народалюбства, адбівае ў сабе не толькі асобныя образкі прыроды Беларусі, або думкі і погляды беларускага народу, але выяўляе ў сабе ўсю ідэю адраджэння Беларусі. Гэта ідэя найлепш вылажана паэтам Янкам Купалаю ў яго вершы, стаўшым беларускім нацыянальным гымнам:

А хто там ідзе, а хто там ідзе
у вагромністай такой грамадзе?

—Беларусы.

А што яны нясуць на худых плячах,
На ў лапцах нагах, на ў крыві руках?

—Сваю крыва́ду,

А каму нясуць гэту крыва́ду ўсю,
А куды нясуць на паказ сваю?

—На съвет цэлы.

А хто гэта іх, не адзін мільён
Крыва́ду несыць наўчны, разбудзіў іх сон?

—Вядा, гора.

А чаго-ж, чаго захацелась ім,
Пагардженамі век, ім съляпым, глухім?

Людзьмі звацца».

І запраўды ўвесь Беларускі рух зводзіцца да таго, каб, пра будзіўши нацыянальную съядомасць сярод самога народу, дабіцца для „пагардженых“ і „съляпых“ права „людзьмі звацца“. Дзеля гэтага

549328



Усе песні беларускіх паэтаў маюць дзьве ноты: жальбу і прызыў. У гэтых нотах, аднак, ніякага праклёну ні на каго, апроч свае долі і гэтыя дзьве ноты, як вехі, паказваюць шлях беларускага руху—шлях спакойнае творчае працы над стварэннем нацыянальнае культуры, шлях без найменьшага нацыянальнага шовінізму і ненавісці да іншых нацыяў.

Пачынаючы пець песні беларускія паэты, бачыўшы па ўсёй Беларусі адно гора, зазначаюць адразу, што песні іхня ня могуць быць вясёлымі, бо кожная песня, як кажа Якуб Колас, гэта

„..... скарга уздоўж Нёмна
Беларусі сына...

Як ты бедна, як тъ цёмна,
Родная краіна!

Зьбіты ў кучу твае вёскі,
У зямлю стрэхі ўходзяць;

Нуднай песні адгалоскі
Лес, курганы родзяць.

Крыж хвяёвы, знак пакуты,
Тут і там чарнене:

Даль паўнютка ціхай смуты,
Жаль на душу вее!

Усё ў табе, мой родны краю,
Усё спавіта горам:

I той вечер, што дзьме з гаю,
Што шуміць над борам;

Тая песня, што на полі
Жнеі засьпеваюць;

Тыя думкі, што да болю
Сэрца калыхаюць...

У майм сэрцы гора гэта
Одгалас знаходзіць;

Сэрца-ж жалем аbagрэта
Песні смутку родаіць.

Няхай плачам ў сінай далі
Песня разъліецца,

Каб усе людзі ў съвеце зналі,
Як нам тут жывецца“.

(„Родныя песні“).

Усьлед-жа за гэтым ліюцца песні аб мінуўшчыне Беларусі, аб долі і нядолі, аб тым шчасці, якое чакае Беларусь пасля адраджэння.

Песньяр Янка Купала ў вершы „Наша мінуўшчына“ кажа аб тым, як жыў Беларускі народ да 1905 году і як можна было ў той час працаваць:

„Мы ня жылі, як жывуць людзі,
Гасцінцамі шчасльця не хадзілі,
Ня зналі ўцехі нашы грудзі,
Вянкоў мы славы не насілі.
Мы ў паніжэнні, ў вечным трудае,
З днём кожным слабшыя на сіле,
Бязцэльна па калючай грудзе
Блудзілі, горасна блудзілі.
Быдлём асуджан быў валяцца
Сын свайго краю, родных мяжаў;
Калі-ж хто ўдумаў прачыхацца,
Курган прыбавіў толькі съвекы.
Хацеў хто песньяй адазвацца,
Глушыў хаўтурны оклік з вежы,
З нягодай мусілі змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы“.

Гэты абрэзок нашае мінуўшчыны другі песньяр Гальяш Леўчык дапаўняе песньяю-падрахункам сълёзам крыўдзе перанесянай Беларускім народам:

„Каб усе так сълёзы нашага народу
Раптам сабраліся ў дажджовую воду,
То такім-бы ліўнем хлынулі, плылі,
Што другі патоп зноў быў-бы на зямлі:
Сорак дзён і ночы дождж тагды ўсё ліў-бы,
Цэлы съвет вадою ўзноў ён затапіў бы!
Каб усю так крыўду беднай Беларусі,
Стогны, боль, загубу (зносе што ў прымусе),
Жальбы ўсе і гора сонцу паказаць,
То ад грому небо стала-бы дрыжаць,
З пяруноў-маланак хутка-бы аглухла,
Ад пракляцця-ж сонца-б яснае патухла!“...

За гэтымі песньямі аб мінулым беларускія песньяры, узрадаваныя блескам сонца-волі, пачынаюць зваць і будзіць беларускі народ да новага лепшага жыцця.

„Мы доўга стагналі і нылі,
І поўзалі ніцьма у цьме,
Цяпер ужо вочы адкрылі,
Агонь запалілі ў вуме.
І цвёрда за волю съятую
Бяромся ад щырай душы;

„Жыве Беларусь!“ дарагую
Хаваем мы думку ў цішы.

За звычай радзімы,
За родны народ
Адважна і съмела
Ўпярод!

(„Жыве Беларусь“).

Гэтак пяе свой прызы ў Т. Чэрнышэвіч і ў тым-
жа тоне чуецца песня Янкі Купалы.

„Гэй наперад, покі сэрца

Б'еца, рвеца на простор,

Годзе млеці ў паняверды

Гэй да сонца! гэй да зор!

Хай бацькі стагналі ўчора,

Ішлі на той съвет без пары:

Сяніні ў нашай моцы гора,

Мы жыцьця гаспадары!

Думка ў думку, дружна, съмела

Усе наперад грамадой!

Кожны ведай сваё дзела,

Знай за праўду крэпка стой!

К новай долі шлях нам ляжа,

Як на небе млечны шлях...

Дык наперад, покі сэрца

Б'еца, рвеца на простор,

Годзе млеці ў паняверды!

Гэй да сонца! гэй да зор!

(„Гэй наперад“)

Съследам за Я. Купалай на працу на роднай
ніве кліча М. Арол:

„Дзе вы ўсе здольныя, ліцамі, ўдалныя
З добрымі думкамі к працы рахманыя
Выйдзьце ўпярод!

Поўнаю жменай зярнаты здаровыя
Сейце на нівы багатые, новые—

Будзе усход!

Доўга былі яны ўсімі забытыя,
Дзікай травой, чэмярыцай пакрытыя:

Ждалі на вас.

Цёмныя хмары над імі насіліся,
Дарма пайлі вадой й пранасіліся,

Аж прыйшоў час.

Будзе! даволі ты ўжо наляжалася,
Сілы дабрала і ўзмацавалася—

Дай-жа нам плод!

Выйдзьце ўсе здольныя, думкамі ўдалыя,
Выйдзьце ўсё шчырыя, к працы рахманыя.
Станьце ўпярод!

(„Сяўцом“.)

І тут-жা разам з гэтымі прызыўнымі песьнямі чуцен зык ціхіх, спакойных песьняў-гымнаў старца-лірніка, які, з усіх беларускіх песьняроў, стараўся быць заусёды найбліжэй да беларускай прыроды, да ўсяго, ад чаго веяла старавінаю—Каруся Каганца (Костровіцкага).

„О Божа, Спасе наш,
Ты міласць нам пакаж,
З нядолі вызваль нас,
Збудзі Ты нас ўжо раз.
Ты вочы нам адкрый
І съвету нам пашлій,
Ты праўду нам пакаж,
О, Божа, Спасе наш!“

(„Малітва“).

За гэтай малітвай аб вызваленіі з нядолі Каганец выпівае ў сваёй другой песьні сымвол пад якім павінна ісьці праца выкліканых на ніву сяўцоў:

„Адважна, брацьця, наперад ідзіце
Цьвёрдай і правай ступою!
Кожнаму ў вочы съмела глядзіце,
Праўду вясіце з сабою!
За родну краіну, звычай і мову,
За веру грудзьдаю ставайце,
Ды будзьце верны сваёму слову,
З Богам заусёды трывайце!
Тоды вы ўсякую зможаце сілу;
Ворагам прыйдзе скананье,
Правым дасьць Бог наградачку мілу,—
Шчасьце і радасць настане!“

(„Наш сымбол“).

Пад такія згуکі вольных песьняў, выляцеўшых з маладых грудзей беларускіх песьняроў у 1905 годзе выйшлі на родныя загоны сыны сёл і з моцнаю вераю ў лепшую будучыну, ў шчасльвейшую долю беларускага народу пачалі яны сваю цяжкую, але святую працу.

Гэта праца па адбудове Беларусі ў песьні пісьменьніка Галубка рысуецца гэтак:

Кіпіць работа, плыве пот,
І крык і гул, як гром;
Туды-сюды снуе народ:
Будуюць новы дом.
Лапаты рэжуць глыб зямлі,
Зьвініць сталёвы лом:
На месцы даўнай старыны
Будуюць новы дом.
Штодзень у гору съцены йдуць
Ушыр і ўдоўж кругом,
Баліць мазоль і рвецца грудзь,
А ўсё-ж будуюць дом!
Настане дзень, налойдзе час,
Мы крэпку столь з'вядзём,
І лепшай прышласцю для нас
Быць мусе новы дом!
Працуйма-ж, брацьця! Хай хутчэй
Наш льецца пот цурком:
Прыкладом і мы съятлайшых дней,
Як скончым строіць дом!"
(„Будучына“).

Распачаўшы такім чынам будоўлю „новага дому“ працаўнікі, быццам, увайшлі на шлях будзённае працы. Узноў замігцелі прад вачыма абрэзкі Беларусі з яе прыродным хараством. Разам з гэтым, распачаўшаяся пасля вольных дзён страшэнная рэакцыя і неспакойнасць суседзяў Беларусі, выкліканая хаценьнем беларусаў „людзьмі звацца“ і працаю на гэтым грунце—даюць песьняром і новыя матывы ў іх песьнях.

Жыцьцё Беларусі, прабыўшы 1905—6 год, прайшло свой першы этап, а беларуская паэзія-песьня, ўвайшоўшы на шлях агульначалавецкага поступу, з гэтага часу пачала шырыць багацьце формаў і прывабліваць да сябе большы лік песьняроў.

Чародным этапам жыцьця Беларусі і раззвіцьця беларускае нацыянальнае літэратуры зьяўляецца пэрыод часу „ліквідацыі рэвалюцыі 1905 году“, які са зъменным харектарам у бок дужэйшае рэакцыі, або паслаблення, працягнуўся аж да пачатку вайны ў 1914 годзе. У гэты пэрыод Беларусь стала астатэчна на шлях грунт ўнага свайго адраджэння і замацавала ўсе здабыткі з 1905 г. І з гэтага часу з кожным годам Беларускі рух узрастает і абхоплявае што раз большыя колы беларускага грамадзянства.

Разам з гэтым і беларуская нацыянальная культура пашыраецца, ўзбагачваецца і раззвіваецца. Засновуюцца ўселякія беларускія гурткі, таварыства, тэатры і г. д.

У гэты-ж пэрыод засновуюцца і новыя беларускія часопісы, як „Беларус“, „Лучынка“, „Саха“, „Маладая Беларусь“ і інш., а так сама выдавецкія суполкі, якія пушчаюць у съвет друкаваным словам як даўнейшую, так і сучасную новую беларускую літэратуру.

Ведама, маладая беларуская літэратура, што была да тога часу ў векавым загоне і зьневажэньні не магла быць адразу вельмі абшырнай, тым больш, што Беларусь страціла сваю інтэлігэнцыю і ёй прышлося абыходзіцца тымі невялічкімі сіламі, на ідэях і песнях якіх павінна была яшчэ толькі ўзгадавацца і стварыцца новая, праўдзіва беларуская інтэлігэнцыя, інтэлігэнцыя як з вялікім кахраннем і спагадаю да роднага краю, так і з зразуменнем усяго значэння, якое мае праўдзіва кахаючая свой народ інтэлігэнцыя. Усё-ж і пры гэткіх невялічкіх інтэлігэнтных сілах, але пры моцнай веры ў сваю правату і моц, літэратура беларуская адразу засвяціла сваёю дыямантоваю рознакалёрнасцю, як па харастру, так і па харектару. І гэтая рознакалёрнасць і харство нагэтулькі вялікі і цікавы, што трудна на'т і думаць каб можна было выказаць тут усе гэткія пэрлінкі.

Але на'т толькі важнейшыя пытаньні і малюнкі якімі займаліся песняры ў гэтым пэрыодзе, дадуць цэльны абрэз усія Беларусі.

Напрыглядна-сумны гэты абрэз Беларусі, але невыказана ён мілы для праўдзівых сыноў свайго радзімага краю. Гэта любоў чуецца ўсіх песнях паэтаў.

„Я ня знаю, чым мне дораг
Від палёў благенъкіх,
Нудны воклік ў родных горах,—
Вербаў рад квывенъкіх,
Лесу гоман, гул нястройны,
Шум лазы ў балоце,
І нудлівы, неспакойны
Шэлест у чароце.
Маё сэрца, маё вока
Цягне хвоя тая,
Што у лузе адзінока
Сохне, замірае,
Дуб жарстлівы, дуб высокі,
Колісь поўны сіл,
І той крижык адзінокі,—
Вартайнік магілы,
Дзе так сумна ветры веюць,
Точаць дол пяшчаны,
Дзе чыесь-то косьці тлеюць,
Чый то прах славаны...
Я ня знаю, я ня знаю,
Чым я так прыкуты
Да тваіх, мой родных краю,
Аброзоў пакуты.

(„Я не знаю“...).

У гэткіх словах выказвае сваю сыньюю любоў да Беларусі Якуб Колас. Ня меньш каханья да роднае сторонкі чуецца і ў песні Т. Чэрнышэвіча:

„Край мой родны, Беларускі,
Мой каханы край;
Ажыві маю надзею!

Я ў душы маей ды з ею
Ствару съветлы рай!

Веру я, народ прачнецца,
Скіне цяжкі сон!

Сонца блісн'не із за хмары,
Зацьвітуць красой папары,

Шчасьцем новых дзён...
(* * *).

Асабліва-ж гэткае каханье чуецца ў песьнях тых паэтаў, якія злую долю сваёю павінны былі пакінуць родныя загоны і жыць далёка ад іх у чужыне.

Паэтэсса Цётка, змушаная дзеля цяжкае хваробы— сухот пакінуць Беларусь, у далёкай чужыне бачыць свой край, ловіць кожную вестку з Беларусі і ўсе свае песьні запаўняе думкамі аб Бацькаўшчыне.

„І душна, і десна, і сэрца самлела

Мне тут на чужыне, здалёк ад сваіх...

Як птушка на скрыдлах ляцець-бы хацела,

Як хвала на моры плыла-бы да іх.

Знялася-б, здаецца, расінкай на хмары,

А хмары-бы ветрам казала я гнаць

Далёка, далёка, где съняцца мне чары,

Где боры густыя над Нёмнам шумяць.

Где пацеркай белай Вільля прабягае,

Где Вільня між гораў гняздо сабе ўе,

Где кожна дарога і крыж мяне знае.

Где ўсё, усё чыста вярнуцца заве!

Там я нарадзілася і вырасла ў волю,

Там першыя слова вучылася казаць.

Ой, мілыя, мілыя, сънегам пакрытыя

Зялёны лясочки, дарожкі мае!

Эх, як вы у сэрцы май не забыты,

Як часта абрэз ваш у думцы ўстасе!...

(„З чужыны“).

Іншыя песьняры толькі падчас разлукі з родным краем пазнаюць самі ў сабе тую вялікую любоў, якая захавана ў іх сэрцах да роднае зямлі і сумам поўніцца іх шчырая душа за тое, што раней не маглі пазнаць у сабе гэтага каханья.

Паэта Алесь Гарун, адбываўшы Сібірскую ссылку аб гэтым так пяе:

„Чаму з маленства, з урадзэнства,

У жыцьцёвы май

Ня ўмеў, як маді, шанаваці

Цябе, мой край?

То-ж я з тваёю ключавою

Святой вадой,

Напіўся болю аб нядолі,
Бядзе людзкой,
То-ж ты, мой хмуры, даў мне пануры
І ціхі гнеў,
А днём патчасным, так пекным, ясным
Надзею грэў.
Твае курганы, лясы, паляны,
Дубкоў тых шум,
Палёў абшары, люд бедны шары
Мне далі дум.
А дум тых многа... Не, ня убога
Ты даў мне іх
І ты-ж, як маці, наўчыў съпеваці
Аб думах тых.
Я браў, ня бачыў і ня аддзячыў
Табе нічым,
Бо счараўаны, ў цябе ўкаханы
Цябе ня знаю.
Цяпер хоць знаю, ды што-ж парою
Ад позьніх скрух?
У чужой краіне здароўе гіне,
За целам— дух.
Вазьмі ж хоць съпевы, дум перапевы
Лясоў тваіх.
З тваеё глебы, з тваёга неба
Узяў я іх.

(„Роднаму краю“).

Але які вялікі абшар не аддзяляў бы паэтаў ад Беларусі, яны душою былі ў краі і на чужыне ўсю працу нясьлі на карысць Бацькаўшчыны. Быццам у доказ гэтага песніар З. Дубровік з Новага Сьвету— Паўночнае Амэрыкі шле гэткі ліст да краю:

„Аб вашай нядолі я песні складаю,
Аб вашым упадку ў чужыне пяю,
Ўсім сэрцам, душою я вам спагадаю,
Усе свае сілы я вам аддаю.
Ад веку мы ўсёмы, загнаны, прыбіты,
Ад веку у цяжкай нядолі жывём;
Да сонца—навукі нам дзіверы закрыты,
Бяз съвету, бяз шчасця, як мары снуём.
Час прыйдзе! І крыўд: із сэрца прачнецца.
І іскрай асьвец'ць ўсе съцежкі ў жыцці,
Час прыйдзе! І кожны, хто жыў, страпянецца,
Звон прауды пра-коціцца ў нашай зямлі.
Кліч пойдзе: „Даволі мы гора цярпелі,

„Даволі дуралісь свайго усяго;
„Мы шчасьця і долі сабе захацелі!
„Мы іншымі сталі; людзьмі сталі ўжо!..“
Браты! Хай час гэты сарэй нам настане!
Хай нашая прауда на съвет выйдзе вон!
Хай вольнасьць, навука жыве да скананьня!
Няпраудзе, цымноце няхай будзе скон!
(„Братом беларусам“).

Сярод гэткіх песьняў, аб каханьні свайго краю,
аб адданыні на карысцьця яго ўсіх сілаў, чуюцца і
іншыя песьні, поўныя сумнасці і гора, бо як кажа
паэта Гальян Лейчык:

„Усё пераходзе, ўдалі занікае,
Маланкай мігне, прабяжыць...
Адно толькі гора ніяк ня мінае,
А вечна на долі ляжыць,
Ды крнуда адвечна над намі пануе,
— Ад сълёзаў душа аж баліць,
А жаль нашу сілу і гарп наш марнуе,
І сэрца ад болі шчыміць.
(* * *).

Усё-ж гэтае ніяк нямінаючае гора не адбірае
ахвоты да працы і яна ідзе далей сваім тэмпам,
бо народ разумее, што толькі сам можа быць кава-
лём сваго шчасльца.

Мой горан пылае,
І іскры ляцяць;
Я мех уздываю
І буду каваць...
Працую, гарую,
Як мяды стае;
Гартую, муштрую
Жалеза мае...

У кузьні ад раннія да ночы стаю
І молатам лепшую долю кую!..

І гнецца парою
Жалеза і сталь,
Як возьме здаровай
Рукою каваль...
Скую вось касу я,
Загну, закручу,
І выйду у ночы—
Нядолю скашу!..

У кузьні ад раннія да ночы стаю
І молатам лепшую долю кую!..

І холад і голад
У ҳатцы вітае,
А праца і молат
Мне моц адбірае!..
Гэй ўдару-ж я, ўдару!
Гарно раздзьмухну,
Сагну, загартую
Я сэрца—касу!
Я праўду і волю қахаю—люблю
І молатам лепшую долю кую!

(„Песьня каваля“).

У гэткіх словах хоча Т. Чэрнышэвіч выпеяць сваю нацыянальную працу па адбудове Беларусі.

І як-бы адгалосам на гэткую песьню чуюцца песьні поўныя жальбы на пануючу цемру, на тыя варункі, што трymаюць увесь народ у страшэннай цямноце. Адны з песьняроў свае думкі выліваюць у форму хаценьняў. Напрыклад, паэтэсса Щётка ў вершы „Я хацела-б“ кажа:

Хацела-б быць зярнём пшаніцы,
Упасць на ніўкі вёскі,
Зазалаціцца без мяліцы,
Даць хлеб смачнейшы трошкі!
Хацела-б быць я рэчкай быстрай,
Абегчы родны край,—
Гдзе напаіць, а гдзе скупаць,
А гдзе ўтуліцца ў гай;
То запшумець, то запшаптаць,
То стаць ў салодкім сыне,
То ўзноў сарвацца, ўзноў гуляць,
Агнём кіпець у дне,
Ды так разгрэцца і спеніцца,
Каб ў неба хвалій здаць,
Украсыці сонца, ўзноў спусьціцца,
Больш съвету людзям даць!
Усё прыгорнуць у дарозе,
І каплю щасціця й долі ўліць,
Усяды думаць аб народзе
І роднікі край усяды сыніць,
Пасылья разсыпацца расою
Скрось на галінках, на лісткох
І так абняціся з зямлёю
Каб нас ніхто разьняць ня мог?

Або ветрам абярнуся,
Ды над съветам плячу,
Пёмным віхрам закручуся,
Уверх на месяц загляну.
З усей сілы і размаху
Горкай скаргай ў звезды здам;
Сыпнуць іскраў сноп ад страху,
Задыжыць аж месяц сам!..
— Хто ты, скуль ты, чаго хочаш?
„Чаго выеш і шуміш?
„То праз сълёзы нам рагочаш,
„То гарыш ўесь і дрыжыш?!“
— Я—пасланец, венер буйны,
Прыляцеў на суд вас зваць!
У нас цёмна, край наш хмурны
Як замёршы, людзі съпяць...
Я там біўся, я там віўся,
Я ім хаты паламаў,
Але усё-ж я не дабіўся,
Каб народ свой голас даў!..

Другія паэты стараюцца пакрыць гэтую цямноту, ці нат толькі съядомасцьць аб цямноце, напускною вясёласцю, скрэзъ якую ўсё-ж прарываюцца жаласьльвия і балесныя ноты аб tym, што гора і цямнота не перастаюць пазнаваць.

А. Петрашкевіч аб гэтым пяе гэтакую песнью:

„Скачы браце, ў роднай хаце—
Хто нам забароне?
Весяліся, ня смущацся,
Такі дзень сягоньня!
Доўга ждалі, выглядаці
Мы гэтага съятца...
Што-ж вы селі, спахмурнелі?
Весяліцесь, братцы!
Весяліцесь, ня смущацесь,
Як людзі ў грамадзе,
Бо ўсё тое, ўсё благое,
Што было—у задзе!
Бо и мы ж людзі!. Дакуль будзе
Цямнота і гора?
Эй, танцуйма, галаўуйма,—
Доля прыйдзе скора!..
(* * *).

Але-ж сярод васёлага настрою песні, якім паэта хацеў-бы заглушкиць гора, ён ня можа аднак-жа міма-

вольна не папытцаца ў сябе, „дакуль будзе цымнота і гора?”, бо занадта вялікі сълед яны вырылі на беларускім жыцьці. І гэты сърыты на беларускім жыцьці сълед нагэтулькі глубокі, што на'т такія чыстыя песні, як „песні кахан’ня”, носяць агульны рыс агульнага беларускага гора.

Сярод нізкі вершаў Констанцыі Буйло, можна казаць, пасъвячоных толькі маладому жыцьцю, кахан’ню, трудна знайці такі, ў якім бы ня было зачэпляна пытанье аб агульнабеларускім горы, аб бядзе і нядолі людзкой. Гэтыя рысы чуюцца ва ўсіх яе песнях:

„Адна—ізноў адна, як колас той у полі
Ня съяты ў час жніва нагостраным сярпом,
Зламаны ветрамі гулячымі на волі
Між апусьцелых ніў, спалосканых дажджом...
Адна... ізноў адна... тужліва сэрца ные...
Наўкола пуста... глуш... Ноч цёмная стаіць,
А за вакном віхор так жаласьліва вые,
Як-бы сканаць ня мог ня хоучы больш жыць.
І сумна, сумна мне. Дзе-ж той, каго любіла?!.
Адны забыліся, другіх ўзяла магіла...
І жаль мне прошлых мар, шчасльівых
шкода дней.

Адна... ізноў адна... а венер думцы ўторыць
І стогнамі мяне ўцяшае ён сваймі:
— „Я брат табе, я друг!—мне стогнучы
гаворыць;
Адзін нас ломіць боль—дык плачма-ж
разам мы”...
(„Адна“).

Гэткае адзіноцтва датычыць ня толькі аднае песняркі, але і ўсяго беларускага народу, толькі крыху ў іншым харктары. Беларускі народ у сваім хаценьні дабіцца, каб „людзьмі звацца“ астаецца толькі сам з сабою, бо іншыя брэтнія суседзкія пляменыні; ня толькі ня выказвалі яму ў гэтым спагаду і помачы, але па'т усімі сіламі стараліся задушыць у ім гэты съяты парыў да вызвален’ня.

Кожнае адраджэн’не народу—знача адраджэн’не яго культуры, мовы і палітычнага жыцьця. Ось-же і адраджэн’не Беларусі звязана гэтак сама з гэты-

мі трима дзеінікамі. Трэба толькі зазначыць, што ў Беларусі адраджаць прыходзіцца папраўдзе толькі палітычнае становішча, якое Беларусь утраціла сусім; адраджэння-ж культуры і мовы зьяўляеца толькі далейшым разьвіцьцем, бо як культура беларуская так і мова існавалі і існуюць, абы чым съведчаць гістарычныя памяткі, будынкі, літэратура і жывесеньская мова, якою гаворыць „не адзін міліён“ народу ў вёсках, куды экс-беларуская інтэлігэнцыя і гістарычныя абставіны загналі яе і з палацаў і з дзяржаўных установаў.

І ось гэтая самая „простая“ беларуская мова хоча вярнуцца ў месцы адкуль яе выгнаті, бо ведама, калі хоча жыць сам народ, то павінна жыць і яго душа, а душа народу—гэта яго мова.

Гэтае пытаньне аб роднай беларускай мове, нагэтулькі цяжкое для абруслых або апалаечаных беларусаў і, асабліва, для русыфікатараў і полёнізатараў, прыйшоўших у Беларусь дзеля сваіх толькі выгалаў, што яны ўсімі сіламі стараюцца перашкодзіць разьвіцьцю беларускае мовы і яе ўваходу ў съвет, як роўнае другім мовам.

І дзеля гэтага зусім справядлівы тыя грозныя балочыя песні, якія выпіваюць нашыя песніяры гэткім паном.

Янка Купала ў гэткіх словах вылівае свой гнёў:

„Чаго вам хочацца, панове?

Які вас выклікаў прымус

Забіць трывогу аб тэй мове,

Якой азваяўся беларус?

Чаму вам дзіка яго мова?

Паверце, вашай ён ня ўкраў,

Сваё ён толькі ўспомніў слова

З якім радзіўся, падрастаў.

Цяпер і вы загаварылі,

З апекай выйшлі, як з зямлі.

А што-ж дагэтуль вы рабілі?

А дзе-ж дагэтуль вы былі?

Ваш брат і ёмен, і галодны;

Хацінка свой жыве век;

І век ня знаў ён дум свабодных,
І кryудзіў свой брат—чалавек.
Вам страшна нашай сълёнай песьні,
І жальбы страшна вам глухой?
Вам жутка сонца на прадвесні?
Мілей вам холад з цемнатой.

А што-ж вам беларус такога
Пасьмеў зрабіць, пасьмеў сказаць?
Эх, трэба ўчыць яшчэ вас многа,
Як свайго брата шанаваць.
Эх, кіньце кryудамі карміцца,
Кожын народ сам сабе пан;
І беларус можа зъмясьціцца
У сям'і нялічанай славян!

Напасьцяй, лаянкай напраснай
Грудзей ня варта мазаліць!
Не пагасіць вам прауды яснай:
Жыў беларус—і будзе жыць!
Ня столькі „хамскія“ натуры
На карках вынясьлі сваіх!
І сьвіст даношчыкаў пануры,
Паверце, не запудзіць іх!
К свабодзе, роўнасьці і знанью!
Мы працярэбім сабе сълед!
І будзе ўнукаў панаванье
Там, дзе сягоння плача дзед!

(„Ворагам беларушчыны“).

Яшчэ вастрэй на тую-ж тэму гавора Гальяш
Леўчык.

Хто адрокся сваіх,
Хто стыдацца нас стаў
І прыліп да чужых,
— Каб ён съвету ня знаў!
Мову родную хто
Пазабыў, асъмляў,
Загубіў за нішто,
— Каб ён съвету ня знаў!
Сваю родну зямлю
Хто чужынцу прадаў—
Скрыудзіў вёску сваю,
— Каб ён съвету ня знаў!
Хто з народам ня жыў
І карысьці ня даў,
Хто сваіх ня любіў—
— Каб ён съвету ня знаў!

(* * *)

А за гэткімі вострымі адказамі Янкі Купалы і Леўчыка праціунікам беларушчыны, Якуб Колас, спакойна пяючы свае песні, выказывае баязлівасць, каб і сярод самога беларускага народу, які гаворыць гэтаю самаю моваю, ня было варожых адносін да родных песень.

„Песня, дзіцятка сэрца балючага!
Толькі цябе запяю,
Многа абудзіш ты гора гаручага,
Смуціш душу ты маю.
Часта уздохам цябе я пытаю,
Як павядзеца табе?
Ці паліешся ты вольна па краю,
Окліч ці знайдзеш сабе?
Або заглохнеш, замрэш адзінока
Эхам нягromkім ў цішы
І не зачэпіш сэрца глыбока.
Не раскалышаш душы?
Родныя сёлы цябе не пачуюць?
Можа і словам тваім
Людзі пагардзяць, ці пажартуюць,
Съмехам спаткаўшы пустым.
(„Песня“).

Гэтак, песняроў і працаўнікоў на ніве адраджэння Бацькаўшчыны, адраджэння і падняцця з цемры, з „паніжэння“ ўсяго беларускага народу абхоплявае час ад часу нейкая баязлівасць і няпэўнасць, што дапнуць выстаўлене мэты: занадта загналі народ у цемру ў працягу часу чужацкага панаванья. Але гэта баязлівасць і сумлевак неадుгія. Праца адкідае нікчэмныя думкі і замяняе іх съветлымі лятуценнямі.

Нічога ня хочу... нічога, нічога—
Ні гроши, ні славы, ні шчасльца съляпога.
А толькі ўсё жду я, каб родная мова
Хутчэй дачакала свабоднага слова!
Пакуль не даждуся багацьца такога—
Нічога ня хочу... нічога, нічога!
(„Мая прадмова“).

Гэткімі словамі Гальян Леўчык робіць як-бы пераход да будзённае працы паслья мамэнтаў сумлеўку.

І нічога дзіўнога ня можа быць у тым, што з гэтакім пераходам песьняры пачынаюць далейшую працу: родная мова—гэта фундамант усіх працы, бяз роднае мовы ня можа быць у чалавека ні роднага люду, ні роднага краю.

Т. Чэрнышэвіч гэтак кажа аб мове:

Шмат гадоў на чужыне я жыў
І пра край свой радзімы забыў,
І забыўся, які ён і дзе ён,
Бо мой дом быў па съвеце расьсеян
І я чуў ні адзінага слова
Аб зямельцы той роднай, далёкай,
І было мне за гэтым ня лёгка,
Я цікавіўся тым, што забыта,
Але ўбачыў, пачуў я сваё.—
Так прынадна мне ўзноў мая мова!..
(„Мова“).

І ось у гэтай, „так прынаднай“ беларускай мове мы бачым творы самага рознотоннага харектару ад самых сумных да самых гумарыстычных. Праўда, апошні радзей можна напаткаць сярод беларускага паэзіі, бо ня кожны можа съмяяцца пры ціжарным і балесным агульным палажэнні. Ды на'т і тыя, на паказ вясёлыя, жартлівыя песьні ў большай частцы—гэта песьні з горкім съмехам, са съмехам скрось слёзы.

Найбольшы з беларускіх паэтаў гумарыстаў Альбэрт Паўловіч у цыклі сваіх вершаў абрывовуе, ці бо накідае съмяхотныя малюнкі з беларускага быту; але ў гэных съмяхотных вершах заўсёды не асмеванье відаць, а толькі навучанье, перасьцярога.

Дзеля прыкладу можа служыць хоць-бы верш „Пан і акуляры“.

„Пад вечар к пану на расплату
Мужыкі знышліся ў хату.
Стаяць, гамоняць ля парога;
Тут часам пан таго, другога
Ад грамады к сабе пакліча,
Зірне у кніжку, гроши зліча,
Аддасць бяз крӯуды, чыста, гладка;
Але прыйшла такі загадка.
Як раз Грыгору, як на тое,

Замест трох дэён, злічыў пан двое,
Бо ня ўчытаўся, глянуў скоса,
Праз што спрачацца давялося.
Грыгор па свояму рахуе—
Рублём ўсе болей, а пан злое,
Ажно мяніцца стаў у твары;
Нарэшце, ўзьдзеўшы акуляры,
Пан стаў у кніжку прыглядацца
І змоўк, і годзе ўжо спрачацца!
Падаць казаў сабе і Грышку
На міравую па кілішку.
Во, сярбануўшы трохі гары,
Грыгор хваліць стаў акуляры,
Нарэшце гэтак адмачыў
(Хмель, быццам, разум замуціў):
„Во, дай-жа, Божа, мой паночку,
Здароўя гэтым шкляным вочкам,
Лепш панскіх съвецяць, каб не зглазіць,
А тыя хай ходź павылазяць“.

Гэтакая жартлівасць у беларускай паэзіі аднак не натуральна, бо яна выклікана хаценнем толькі ўняць боль, заглушыць нуду і сум. Сам-жа песняр, Альбэрт Паўловіч, у вершы „Працуй і пей“ гэтак тлумачыць патрэбу весялейших „моцных“ песеняў:

„Што сядзіш ты, мой браце, панураны
І аб чым так смущішся душой?
Ў тваей хатачцы цеснай, закуранай
Вее смуткам і цяжкай нудой.
І чаму твая грудзь увалілася,
Гдзе твой голас, гдзе песня твая?
Глянь! жыцьцё новым ключам забілася,
Паслья полагу ўсталала зямля;
І альха, і вярба распускаюцца,
З пад зямлі выглядае пасеў,
Чуеш: птушкі пяюць, заліваюцца;
Вунь на купіне бусел прысей,—
Жджэ ці скора кабылка касматая
З табой выйдзе зразаць баразну,
І знаёмая песня аратая
Ад души прывітае вясну.
Ты маўчыш, а з вачэй съляза мутная
Пакацілася ціха далоў—
Надаела, знапь, жыцьце безпутнае
І чужых пільнавацца кутоў...“

Ты гаруеш, што праца крыавая
Век кладзеца на полі чужым.
Ў мазалёх твае рукі каравыя
Адпачынку ня знаюць зусім.
Пей! паслухай мяне, брат, гаротнага:
Чым больш жалю, съпявай тым мацней!
Песьняй ўцешыш ты бусла маркотнага,
І самому шмчт стане лягчэй!

Сумнае жыцьце беларускага народу, прырода Беларусі могуць выклікаць толькі тужлівия матывы: бо абразы і вёскі, і поля, і лесу, і думак гымны, і быт, і ўсё-усё носіць адбітак смутку. Праўда, што ў кожным гэткім абразку гэтулькі красы, прыгожасці, гэтулькі мілага і роднага нам, што сумныя хварбы ня зъменышваюць іх цэннасці тым больш, што кожны песьняр па свайму малюе нам гэтыя родныя абразы. Вось-жа абраз Беларусі ўва ўсіх песьняроў адзін і той-жа. Досыць прыраўнаваць дзеля гэтага дзьве песьні „Роднаму краю“ двух найвялікшых беларускіх пазыцкіх сілаў—Якуба Коласа і Максіма Богдановіча, каб праканацца ў гэтым.

„Край наш бедны, край наш родны!

Гразь, балота ды пясок...

Чуць дзе крыху луг прыгодны...

Хвойнік, мох ды верасок.

А туманы, як пялёнка,

Засыцлаюць лес і гай.

Ои, ты, бедная старонка!

Ои, забыты Богам край!

Наша поле дрэнна родзіць;

Бедна тут жыве народ:

У гразі ён вечна ходзіць,

А працуе—льлецца пот.

Пазіраюць сумна вёскі,

Глянеш—сэрца забаліць;

На дварэ—паленъня, ўскі,

Куча съметніку ляжыць.

Крыж хваёвы пры дарозе,

Кучка топаляў сухіх...

Съцішна, нудна, як ў вастрозе,

Як на могілках якіх.

А як песьня панясецца,

Колькі ў песьні той нуды!

Уцякаў бы, бег, здаецца,
Сам ня ведаеш куды.
Край наш родны! Бедна поле!
Ты глядзіш, як сірата.
Сумны ты, як наша доля,
Як ты, наша цымната!

(„Наш родны край“).

Гэта образ Беларусі ў словах Якуба Коласа.

„Краю мой родны! Як выкляты Богам—
Столькі ты зносяш нядолі.
Хмары, балоты... Над збожжам убогім,
Вечер гуляе на волі.

Поруч раскідалісь родныя вёскі,
Жалем съціскаюцца грудзі!—
Бедныя хаткі таполі, бярозкі,
Усюды панурыя людзі...

Шмат што зрабілі іх чорныя руکі,
Вынясьлі моцныя съпіны;
Шмат іх прымусілі выцярпець муکі
Пушчы, разлогі, нізіны.

Кінь толькі вокам да гэтага люду—
Съціснецца сэрца ад болю:
Столькі пабачыш ты гора усюды,
Столькі нуды без патолі.

Песьня пяе, як удовіна сына,
Янку каханье згубіла:
Там дзе панура скілілася каліна,
Беднага хлопца магіла.

У гутарках—казках аб шчасьці, аб згодзе,
Сэрца навін не пачуе.
Съціснула гора дыханье ў народзе.
Гора усюды пануе.

Хваляй широкай разыліась, як мора,
Родны наш край затапіла...
Брацьця! Ці зможам грамадзкае гора?!

Брацьця! Ці хваце нам сілы?!

(„Краю мой родны“...).

А гэта той-же самы малюнак у словах Максіма Богдановіча. І там і там гора, бяды, цемра і няхват сілаў. Ня фізычных, а духоўных не хапае сілаў, бо ў страшэннай цымноце вяковай народ загубіў сваю нацыянальную съядомасць, загубіў і забыўся сваё імя. І гэты няхват нацыянальнае съядомасці адбірае часам працаўнікам на Беларус-

кай ніве апошнюю спадзею. У гэткія мамэнты песніяры зварочваюцца да народу з пытаньнем аб тым, ці знае народ сам сябе? Янка Купала на гэту тэму гавора ў вершы „Брату“.

„Мой ты ўбогі, мой ты цёмны,
Родны мой,
Ты пытаеш, хто такія
Мы з табой?
Ці мы людзі, ці скаціна,
Запытай
Гэту коску, гэту сошку,
Гэты гай;
Гэта поле, на которым
Млееш, млеў;
Гэту згніўшую хацінку,
Гэты хлсў.
Запытайся сваей долі,
Сваіх пут,
Ці мы людзі, ці скаціна?
Хто мы тут?

А за гэтым пытаньнем у самога сябе, той-жа песніяр, добра ведаючы настрой і псыхіку народу, ў другой сваей песні, пасля пытаньня, хоча адгадаць і адказ народу.

„Прыдуць людзі з Усходу,
Прыдуць з Захаду людзі
І спытаюцца нас:
Скуль, якога вы роду?
Дзе зямля ваша будзе,
Дзе айчызна у вас?
Мо' ля плота, пад плотам
Паглядзім, пашукаем,
Які даць тут адказ,
І адкажам: э, што там...
Мусіць бабскім звычаем
Зъбегла ў прочки на час.
(* * *)

Але ўсе-ж гэтакія дагадкі і думкі—бяседы з сабою не здаволююць песніяроў і яны, словамі тога-ж Янкі Купалы, ставяць народу пытаньне рубам: ці хоча ён лепшае долі, ці не?

„Бледныя буднія дні
Сумна па роднай зямлі
Мутнай плывуць паласой;

Часам калі-некалі
Дзе-недзе бліснуць агні,
Глянуць крыавай расой.
Песьні раздоллья маўчаць,
Песьні, што рабскія сны
З душ падняволъных зъмяліб,
Толькі заводзяць званы,
Толькі асіны скрыпяць
Над уміраньнем сяліб.
Скрагат нясеца з асін...
Рабству паклоны бі ў дзед,
Гнуўся пад палкамі ў крук;
Бацька—за дзедам у сълед,—
З бацькам пляцеца і сын,
Ты-ж кудой пойдзеш, унук?...
(* * *)

Але народ маўчиць, бо яшчэ ві пасьпей прачнущца са сну, яшчэ не пасьпей прасвятлець за кароткі час вальнейшага жыцьця. І яшчэ мабыць доўга прыдзеца ждаць адказу на гэткае пытаньне, аж пакуль народ ня будзе знаць кудой ён пойдзе.

„Многа сіл маладых
У грудзях у маіх,
Як прастору у полі.
Няма рады адно
Адчыніць ім вакно
І даць поўную волю!
Я-б тады ў алзін міг,
Дабыў шчасьця для ўсіх...
І дабыў-бы ўсім долю...
(„Многа сіл маладых“).

Гэткай песняй цешыць сябе Цішка Гартны не дачакаўшыся народнага адказу, а Максім Богдановіч, сумлеваючыся ў гэткім прызнаньні, бачучы навокал страшэнную барацьбу з працаўнікамі беларускімі іх ворагаў і перадбачучы сваім вокам усё, што прыдзеца перажыць яшчэ Беларусі, зварочваеца з пытаньнем да песняроў і ўсіх беларускіх працаўнікоў на ніве адраджэння Беларусі:

Зразаюць галіны таполі адну за адной...
Бяз скаргі яны на зямлю чарадою лажацца,
Бо съмерць іх патрэбна, каб дзерава
новай вясной
Магло-бы хутчэй раззвівацца.

Таварышы—брацьця! Калі наша родзіна—маць
Ў змаганьні з нядоляй патраціць апошнія сілы,—
Ці хваце нам духу ў час гэты жыцьцё ёй аддаць.
Бяз скаргі легчы ў магілы?

(* * *)

Гэта пытаньне аднак ужо не астaeцца без адказу, бо кожны з працаўнікоў верыць у сваю ідею і дзеля гэтага пэўны, што дойдзе свае мэты. Т. Чэрнышэвіч у вершы „Пагудка“ дае такі адказ на песньню Богдановіча:

Гэй, за шчасьце? гэй за долю!
Патапчом нагой нядолю.
Хутка упярод!
Сонца гляне, дзень настане...
Гэй, за спольнасьць, за каханье
Съмела, наш народ!..
Зможам скаргу, зможам гора,
Толькі скора, брацьця, скора
К щасльцу грамадой!..
Гэй, забудзем ўсе нягоды,
Завісьць, сваркі, сълёзы, зводы,
Ажывём душой.

Так, запраўды, цяжкае становішча беларускага народу і сумны, проста безнадзейна— жаласьлівы тон яго песні. Гістарычная нядоля, цямнота, сярод якой, як кажа Якуб Колас,

„Я мужычы сынок,
Я ня маю дарог.
Мая школа—шнок,
Маё жыцьце—астрог!“

і чужацкае панаванье над бедным бяздольным народам—гэта прычыны, дзеля якіх так цяжка ідзе адраджэнье Беларусі. Чужацкае панаванье на Беларусі і вечныя войны на яе загонах зрабілі тое, што гаспадар Беларусі—яе народ стаў у ролі найміта.

Ціхага, спакойнага беларуса, ніколі ня хацеўшага ні вайны ні спору; аднак-жа гэткае ненармальнае становішча баліць і ён, ня могучы на большае, спакойна, вуснамі Янкі Купалы, пяе гэткую песнью гэным людзям „Чужым“:

„Мы вас прынялі хлебам і соляй,
Людзі чужыя;

Устрэлі вас ласкай нашага поля
Кветкі жывыя.
Нашы сасонкі шумнага бора
Далі вам хаты,
Далі загонаў нашых разоры
Гонар багаты.
Пух і аўчынкі нашага хову
Грэлі зімою,
Птушкі вам граві з нашай дубровы
Гымны вясною.
Ценем тулілі вас у съякоту
Нашы чарэсъні,
Нашыя жнейкі у жніўну работу
Пелі вам песьні.
Вашым патомкам нашыя маткі
Казкі складалі:
У сэрцах дзіцячых праўдаў пачаткі
Сеў засявалі.
Верны славянскім спалкам, браточна
У госьцях вас мелі,
І шанавалі людзка, съяточна
У будні, ў нядзелі.

Сотні лет песьцім днямі і начай
Госця на шы—
Зъмея, што з пуняў скарбы валоча,
Скарбы чужыя.
Ви ўжо забылі, людзі здарэнья,
Дзе ваш прыпынак,—
Вывелі ў гандаль славу, сумленье—
Праўду на рынак.
Сълепа зракліся сораму, ўвагі,
У хорамы селі,—
Брацьям-жа ўзъдзелі лапці, сярмягі,
Торбы надзелі!...
Людзі чужыя! Хтось калісь зъліча
Вашу нам шкоду:
Зъліча праступкі... к суду пакліча
Крыўда народу.

За гэтаю песьняю-перасьцярогаю чужым людзям,
жальба падобная чуецца і ў песьнях звернутых як
да самога беларускага народу, так і да чужых народаў,
якім жыцьцё Беларусі зусім няведама. Песьняры
ўсімі сіламі стараюцца падняць свой народ і разам
з тым у чужых людзей прабудзіць запікаўленасць,

спагад і спачуцьцё да загнанага, але ўсё-ж моцнага
духам беларускага народу і самае Беларусі:

Ціха месяц адзінокі
Ходзіць ў небе над зямлёю.
Неразгадан', далёкі,
Што ты бачыш пад сабою?
Бачыш сълёзы ты людзія,
Як з расою тэй ліюцца,
Як ў тумане думкі злыя
Горкім плачам аддаюцца;
Як бяз долі бяз хлеба
Працавіты люд наш гнецца...
Кінь ты жальбу нашу ў неба—
Няхай неба ўскалыхненца!
(„Месяц“).

Гэтак кажа з болю Якуб Колас і далей у тым-жа
духу пяе другую песню:

„Ліецца Нёман паміж гораў,
Съветлы, чисты, як раса.
Накапаў ён ям і нораў,
Гоніць воду праз ляса.
Гой, ты, Нёман, наша рэка!
Поіш ты і корміш нас,
Бедну чайку чалавека
Ты з сабой насіў ня раз.
А вясною на прасторы
Дуб стари сярдзіта гнаў
І насіў ты крыгаў горы,
Луг і поле затапляў,
Разыліваўся па ракітам,
Занімаў і лес, і гай...
Даўгавязы плыт за плчтам
Носіш ты ў далёкі край.
Колькі раз рыбацкі човен
Па грудзёх тваіх гуляў!..
Гой, ты, Нёман, быстры Нёман!
Колькі дум ты мне нагнаў!
Чуў ты смутак горкай долі
Свайго сына мужыка,
Чуў ня раз у пустым полі
Плач і сълёзы бедака...
У ціхі вечар над табою
Дудка плакала ня раз,
І кацілася сълязою
Песьня ў цёплы летні час...

А на беразе, пад дубам,
У ночку цёмную рыбак
Спаў ня раз пад мокрым лубам,
Гнуўся з холаду бядак.

А у буру вецер кветку
Да грудзёў тваіх схіляў,
І ў табе касец улетку
Пот крывавы абмываў.

Над табою месяц круглы
У ясным небе ціха плыў,
І з табой высокі, смуглы
Лес ціхутка гаварыў.

Перарэзаў край ты родны
Беларуса—мужыка...
О, наш чысты, наш свабодны
Нёман быстрая рака.
Ты цячэш далёка, знаю;—
У зямлю Літвы, Нямцоў.
Раскажыш чужому краю
Пра жыцьцё тваіх сыноў.

(„Нёман“).

З гэткімі думамі-песнямі, у безўпыннай працы па адраджэнню культуры народу, беларускія працаўнікі дайшлі да мамэнту, каторы зъявіўся трэцім этапам Беларускага адраджэння. Гэтым мамэнтам зъяўляецца сучасная, яшчэ нязакончаная сусьветная вайна. Цяжкія годы працы з 1905 да 1914 ня далі нічога рэальнага, але за тое змоцнілі дух працаўнікоў, далі ім веру ў лепшую будучыну беларускага народу.

І хоць мамэнт перад пачаткам вайны, здавалася, ня суліў нічога лепшага апрач большага ўціску, яшчэ больш заўзятае барацьбы людзей з „Усходу“ і людзей з „Захаду“, усё-ж народ беларускі, ў асобе сваіх прарокаў—песняроў, прачуваў, што вясна для Беларусі вось-вось настане.

І осёль, чакаючы прыходу гэтае вясны песняр Ясакар заве да працы тых, хто будзе будаваць новае жыцьце:

„Прыдзіце вы добрыя... Вечна кахаючы,
Шчасьце вы съвету даруйце!
І гора—нуду і пракляцця—ахвяраю
Вашай руйнуйце!...

Прыдзіце вы, съветныя... Днём сямісоначным
Наша жыцьцё атуляйце!
І цені магільныя з ночнай паганшчынай
Ветрам пускайце!
Прыдзіце вы, шчырыя, сэрцам адкрытыя...
Прауда хай служыць вам мэтай!
І гніль фарысеў і хітрасць распусьнікаў
Шчэзнуць са съвету!
Прыдзіце вы, моцныя, бурамі званыя...
Ворагам гібелль грыміце!
І з нашай дарогі зайдуць злые шкоднікі!...
Хутка прыдзіце!

(„Прыдзіце“).

І гэты кліч не астаўся пустым:—захаваная ў
народзе магутная сіла вышла і выявіла сваю волю.

Але перад гэтым прышлося перабыць вельмі
цяжкі час вайны і прайці праз калючыя съежкі,
пакуль ня вышаў Беларускі рух па шырокі шлях
свайго жыцьця.

VI.

Чародным этапам разъвіцца і пашырэнняя Беларускага руху зьяўляецца час ад пачатку Сусьветнае вайны ў 1914 годзе да рэвалюцыі ў Рәсей ў 1917 годзе.

У гэтых пэрыод беларуская красная пісьменнасць, узышоўшая да 1914 году на шырокі шлях свайго разъвіцца і зацікавіўшая за кароткі час ад 1905 г. беларускае, а також і іншае грамадзянства сваім хараством, арыгінальнасцю і рознакалёрнасцю сваіх тэмаў і складу, перажыла яшчэ адзін этап свайго разъвіцца і ўзбагацілася новымі для сябе тэмамі.

Гэтая вайна, гарматнія стрэлы ў якой хоць і змоўклі ў сучасны мамэнт, але насыледак яе—людскі стогн чуецца па ўсім сьвеце і дагэтуль, мае вялікае гістарычнае значэнне ў жыцці беларускага народу, а дзеля гэтага зусім зразумела, што павінна была зрабіць вялікі ўплыў на думкі, погляды і разуменіе тых людзей, якія былі правадырамі народу—ягоныя песьняры-паэты.

Выказ і мена думкамі беларускіх песьняроў на страніцах беларускае прэсы ў, разрэзанай фронтам на дзьве часткі, Беларусі, а таксама і ў калёніях беларускіх, заснованых уцекачамі па далёкіх кутах Рәсей, дае нам харектарыстыку псыхічнага настрою самога народу ў выжэйазначаны час.

Найвялікшы культурны асяродак Беларускага руху ў пачатку вайны—часопіс „Наша Ніва“, згуртаваўшая ў сваёй рэдакцыі і супрацоўнікох найлепшыя і найбольш арганізаваныя беларускія сілы, ў першых-ж ахвартываеца да беларускага нарсду з гэткімі словамі:

„Калі неба закрываюць грымотныя хмары, калі ідзе на нас вялікае няшчасце, мы павінны перш за ўсё старацца быць спакойнымі, дужымі і пэраратрываць усё... Чым-бы вайна ніскончылася, колькі-бы людзей не ўзяла яна на ахвару, народы астануцца,

перажывуць яе, залечаць свае раны, і пачнецца ізноў кіпучae жыцьцё, кіпучая праца. Дык кожын з нас, хаця-бы доля, прыгатавала яму ліхі канец, павінен ведаць, што і пасъля яго будзе жыць яго народ, што паразтуць новыя пакаленіні, да каторых належыць будучына. Мора крыўі аддзеляе нас ад яе. Гэтага зъяніць, адварнуць нельга. І калі наша кроў у гэта ўліеца, дык усё-ж такі будзем ведаць, што пасъля нас заясьненне сонейка над нашай старонкай, што нашыя насыледнікі здабудуць урэшце тую долю, якой нам не давялося прыждаць".

З гэткім спакойным напамінам сыны Беларусі вышлі з родных хат ад сваіх сямеяк, каб нявольна прыняць учасьце ў страшэннай людзкой бойні.

І ось тут пачынаюць ліцца адна за аднэю сумныя песні Беларусі, чапаючыя ў сваіх згуках, як даўнейшыя, яшчэ ня зжытыя балочыя матывы аб долі Бацькаўшчыны, так і зусім новыя, вынесяныя на п'яверхню хвалямі новых дзён, хвалямі вайны.

Ні затрымлюючыся доўга на песнях, матывы якіх толькі аднаўляюць і ператвараюць у новыя формы даўнейшыя малюнкі Беларусі, абрысаныя ўжо ў папярэdnіх разъдзелах, зъвернем большую ўвагу на песні, што вырываюцца з беларускіх грудзей пад ўражэннем новых перажываньняў, пад уражэннем разъбітага добрабыту і новага болю душы.

Паэта Янка Купала ў нізцы вершаў сваіх з цыклю „Песні вайны“ выпявае ўвесь народны настрой ад самага пачатку вайны. Ды ня толькі ад самага пачатку вайны, ў значэнні калі пачуўся гук з першага гарматняга стрэлу, але і папярэdnі гэтаму гуку час выяўляеца ў гэных песнях.

Ужо першая палавіна 1914 году, што адзначылася нябеснымі зъявішчамі—камэтай і зацьменнем, закінула ў народную душу трывогу.

„На ўзбярэжжы, над ракою
Шэпчуць вербы з асакою:
—Што-то будзе, што-то будзе?
Штось трывожны съвет і людзі?"

На зямлі пашлі пажары,
Неба дымлюць дыму хмары.
Там і тутака агнішча,
Над агнішчам вецер съвішча.
На сялібах пошасьць хвалій...
Гэты хвор, таго скавалі,
Таму чэшуць дамавіну...
Жыці, мерці няма ўпыну.
А на небе ў гэта лета
Ходзіць ходырам камэта,—
Хвост яе—не дай-жа, Божа...
На добро нам не варожа.
Далей, вокам—як магіла...
Сонца круг свой зацімніла:
Ночай глянула ў дзень белы
На жыцьцё ўсё, на съвет цэлы.
І груган аднекуль выплыў,
Штосьці гыркнуў дзёбам хрыпла,
Як заклён праклённы кінуў,
Дый дзеся згінуў, ці на згінуў.
За варожбамі варожбы,
Як нячысьцікавы божбы,
Ал варотаў да варотаў
Ходзяць, стукаюць ля плоту.
Засяюць трывогі, страхі
На ўсе съцеjkі, на ўсе шляхі,
Дзе начніцы косым вокам
Пазіраюць ненарокам.
Ой, не здарма над ракою
Шэпчуць вербы з асакою:
—Што-то будзе, што-то будзе?
Штосьці трывожны съвет і людзі“.
(„Варожбы“).

Гэта трывога што раз то ўсё змаціяеца ў народзе, аж у канцы наступае перадапошні мамэнт „Перад бурай“:

„Грамадзяцца цёмны хмары,
Грозяць съвету страшнай карай;
Ня супыноць ужо бітваў
Ні ўздыханья, ні малітвы.
Сталі ўсюды ўсімі трэсці
Неспакойства поўны весьці,
Што забыўши людзі ўвагі
На крывавы пойдуць съцягі.
Меч ўздымае брат на брата,
Стане брату брат горш ката...“

Зуб—за зуб, за вока—вока . . .
Як і сказана ў прарокаў,
Усё свой к гэтаму шлях знача,
Што так будзе—не інчай,
Бо шукаць ўжо прауды нечым,
Толькі порахам ды мечам.

Так ўсё горшы ад граніцаў
Ад далёкіх слых імчыцца;
Што раз болей менш надаеі,
Што віхор гразу разъвее.
Чуткі йдуць, плынуць журбою,
Родны краю, над табою,
Ты-ж ня гніся ў завяруху:
Вокам бач і вухам слухай.
Хто за славу выйдзе з славай—
Тых ня зможа бой крывавы;
Хто за прауду праудай стане—
Тых сустрэне зьмілаваныне“.

Апошні мамэнт, аднак, ня доўга казаў чакаць
на сябе: настаў хутчэй, чымся яго чакалі:

„Напарочыў, наваражыў
Бяды сабе квол чалавек,—
Крывавых бур ня збыў, ня зжыў,
Заломаў не парваў, ня съсек.

Ад самагубнасьцей дзікіх,
Ад трупа—значаных дарог
Не паstryмалі сэрц людзкіх
Ні права іхняе, ні Бог.

Ударыў гром, завыў пажар,
Склікаюць трубы на паход;
Йдзе край на край, на цара—цар,
Народ падняўся на народ.

Скрозь съвету йдзе аружны склік
Паставіць сілу проці сіл;
Жадае съвет як съвет вялік
Даўно варожаных магіл.

Устань, хто жыў, устань, хто дуж
Нясьці аружжа, ў бітвы йсьці.
Кінь матку сын, кінь жонку муж,
І хату кінь у забыцьці.

Устань! устань тачыць штыкі.
Знамёны шоўкавы съвяньціць.—
Яшчэ жыве закон такі—
За съмерці съмерцямі пладціць.

Адважна ў бой рыхтуйся, брат,—
Баяцца нечага крыві,—
Твой прэдак выліў яе шмат,
Ты памяць прэдкаў аджыві.

Каня буланага сядлай,
У стрэльбу крэпка ўбі набой
І, блаславіўшы бацкаў край,
Едзь па загаду ў грозны бой.

Як дасьцігнеш чужацкіх гонь,
Патопчаш ворагаву рунь,—
Ты матку—бацькаўшчыну ўспомнъ.
І ў бок кінь воках сваіх пүнь.

А чалавече на цэль
Жыцьце узяўши на прасьцяг,
У грудзі съвенчаная стрэль,
Адно ня сцэль ў крыж на грудзях,
Адважна ў бой... Вайна войну
Спладзіла, хай-жа бітва йдзе
За шчасця лепшага вясну,
За волю, вольнай грамадзе.
Аб долі роднай стараны
Нам съведчыць не адзін курган,
Дзе дрэмлюць слайўныя сыны,
А страж дзяржыць нач ды туман".

(„Склік“).

На гэты склік пашлі і сыны Беларусі разам з іншымі народамі толькі ціха, з вялікай жальбою, праводзілі іх сем'і, ціха праводзілі думкамі братоў браты, закінутыя доляю ў далёкую чужыну:

„Браце мой любы! Ідзесь на вайну?...
— Кліча агульны прыказ...
Кінеш радзімую ты старану,
Кінеш сямейку і нас?
Можа ня ўбачымся болі з табой—
Бог яго ведае, брат!
Як праканаціся ў долі съляпой;
Пусьце? —ня пусьце назад?
Сорам і ганьба для съвету вайна,
Як ні мяркуй, ні судзі;
З Боскіх законаў съмяецца яна...
Мусіш, аднак-жа... Ідзі.
Йдзі, ня трывожся: маленъкіх тваіх
Будзем карміць, даглядаць,
У разе-ж... дай Бог, каб вярнуўся да іх...
Будзем, як ты, гадаваць.

Гэтак... І ўсе, што хацеў я сказаць.
Пэўне усё... Пачакай!
— Нам пастараіся аттуль напісаць,
З думкі сваіх ня спушчай.
Потым... Пасунуцца ў бітву палкі,
— Ты баязълівым ня будзь:
Съмелага сэрца ня раняць штыкі,
Кулі яго ні праб'юць.
Будзе праціўнік пабіты ляжаць,—
Ты пашкадуй яго, брат!
Раны завяжаш, паможыш устаць,
І ён чалавек і салдат.
Брат, у далёкай сваей старане,
Мае ён дзетак, сям'ю...
Помста, ці хцівасьць цябе як турне,
Успомні сямейку сваю,
Старасьці, цноце ня помні ураа,
Гэтым сумлен'ня ня плям.
Быў чалавекам ты, браце, у нас,
Будзь чалавекам і там.
Мы у Вялікага будзем прасіць,
Ты каб вярнуўся здароў...
Н-ну,—разъвітаемся... Сэрца баліць...
Дайжа абнімемся ўзноў...
(„Праводзіны“).

Гэткую праводную песнью, адходзячым на вайну сваім братом, пяе Алесь Гарун, загнаны царскім прыказам у далёкую Сыбір.

Распачаўшаяся сусветная завіруха выцягнула з родных хат міліёны людзей, змусіла прыняць учасьць у біцьве і, быць можа, загінуць на векі.

Паэта Ясакар у вершы „Волат“ стараецца адбіць псыхічны настрой гэтага мамэнту як усяго народу, перажываючага самы факт вайны толькі як съведка, так і тых учаснікаў гэтага факту—„юнакаў“, нясучых сваё маладое жыцьцё на аўтар Вайны.

Съмерць... Бура... Трывога...
Ня йдзі, ой, ня йдзі ты асілак, юнача!
Ляжыць прад табою страшная дарога;
Пагінеш, пагінеш... нейнача!
Чырвоныя коні пад небам вясуліца,
Пярун і грымоты вакруг раздаюцца,
І страх і атрута ўвесы съвет абляглі...
І нішчыцца ўсё на зямлі...

І кроў... І руіны...
Ой, горкаа будзэ, дзяцюк твая доля!
Съмерць зрэжаць касою, бы кветку-расыліну
Груган зънясець косьці па полю . . .

„Пайду! я жадаю пянецы! загарэцца!
„Усім съветам магу кіраваць я здаецца,
„І пушчанай Богам імпэтнай стралой
„Памчуся ў гару над зямлёй . . .
„Мне полныя! Сілу!
„Люблю я лунаць, бы арол, па абшары..
„Віхор наясець гібелль, капаець магілу...
„І цемрай ахоплены хмары . . .
„І пруцца, і рвуцца, і пеняцца хвалі,
„І плачуць, і скачуць.—О, волю ім далі!
„А мора шалёна—брацейка мне...
„А бура—ў грудзях у мяне!
„Я цар уладарны!
„Я съмерці таварыш! Я славай кірую!
„Я—сонца адвечнага сын съветазарны!
„Я з сілай съмяротнай ваюю...
„Свой гнеў праз мяне Бог на съвет пасылае,
„Я—помста за мора нешчасця і сълёз!
Мне—шаг ад зямлі да нябёс!

Памчаўся, далёка...
Прапаў!. І ня вернецца съмелы ніколі...
Яго не убача ўжо матчына вока...
І грудзі парвуцца ад болі...
Яму шлях агністы—зарніца у небе,
Ён—шчасце, дыханье адважных людзей...
Ён шчасце старых і дзяцей...

І вось „памчаўся далёка... прапаў“ у бурлівым віру вайны чалавек, лунуўшыся ў бітву усім сваім жыццём, быц ў будзённую працу.

Усё асталося для яго забытым, толькі гарматнія стрэлы займаюць увесь ягоны слых.

Рознаколёрныя абрэзы ваенага жыцця мігаций перад нашымі вачыма і, смуткам сваім і жалем поўнячы нашыя душы, робяць з нас усіх нявольных учаснікаў сусветнага пажару.

Вось перад нашымі вачыма абрэз паэты Ясакара: страшэнная бітва на Нёмне пры адходзе расейскай арміі з Усходніх Прусаў:

„Ад крыві чырвонай Нёман фарбаваўся,
Ладзіліся гаці з трупаў на вадзе;
Стогн разъні адваражнай гулка раздаваўся...
Бітва як ніколі . . . Бітва як нідае!
Людзі, коні ніклі каласамі ў полі,—
Малаціў галовы алавяны град...
Жартавалі ў съмерці—лезылі яшчэ болей;
Топчылі жывяня няжывых грамад.
Затуманіў неба цёмна-дымны порах,
Жорлішчы гарматаў каркалі агнём;
Ціхія сялібы пішчыў дзікі вораг...
І добро людзкое паняслу віхром.
У зямлі глыбока рыліся шрапнэлі,
Над зямлёй высока пёрся самалёт;
Сярод іх, над полем груганы ляцелі,
На гульню-вячору ладзілі паход.
Ой, для іх пажыва вельмі ўжо багата!
Ой, вісіць бязъмерна гібелль над зямлёй!
Ой, крыві залишне! Ой, крыві занадта!
Ажна ап'янелі, патанулі ў ёй!...
Гэй ты, бацька—Нёман, бачыў ты спрадвека
Гэткія рабункі на сваіх вадах?...
Ці няма граніцы злосці чалавека?
Ці ўесь свет павінен гінуць у сълязах?
А крывавы Нёман з берагоў падняўся,
Якбы пасыцеў ён ад сваіх ахвяр,
Па пяску, каменьні буйна разагнаўся,
У абоймах съціснуў ён палёу абшар...
Нёман сказ свой гукнуў.... Хай гудзяць віхоры!
Хай грымяць гарматы! Хай нясеца стогн!
Хай шкілеты косьці вырастуць у горы.
Я пішу крывёу вечны свой закон!—
Да сваіх я добры! іх кармлю гадую!
Да чужых я страшны, нібы пекла ліх...
З гэткаю любоўю, як сваіх шкадую,
З гэткай самай злосцю пішчу я чужых!

(„Ад крыві чырвонай“).

Другі абрэз гэтага-ж паэты ўзяты з матываў вайны цікавіць нас больш за першы, бо ў ім мы бачым апісаньне бітвы з самалётамі—„крылатымі арліхамі“, якіх свет яшчэ нябачыў да вайны 1914 году.

„І луналі сталёвныя, дазве самалёткі—арліхі,
І былі іх палёты на ціхі:
Крахаталі, шыпелі, гудзелі і страшна і дзіка
І была іх трывога вяліка.

Дзіўны абрэзы, але бязъмерна сумныя і балочыя прынёс для беларускае паэзіі 1914 год. Але ні ў гэтым толькі ўсё значэнне гэтага году: 1914 год—гэта пачатак новага этапу жыцця Беларусі, які перажываем мы яшчэ і у сучасны мамэнт. Янка Купала ў сваёй песні-вершу гэтак характэрizuе значэнне 1914 году.

„Зыходзіш ты туды, скуль ня прыходзяць,
Але сваіх не забярэш сълядоў...
О, год! такіх, як ты, час рэдка родзіць!
О, год! ты першы гэткі з між гадоў!

Прышоў не з згоды і свабоды весьцяй
І—не ўзвялічыць праўду між людзьмі—
Жыцьцём мільёнаў ты прышоў затрэсці,
Шлях вымасціць свой трупамі, касцьмі.
Касцьлявай зморай з гібелі сталецьцяў
Ты, як пракляцьце, будзе взыраць,
І будзе маці страшыць табой дзеци,
Ды клікаць той—хто ўздумае ўмірапь.

„Не забіваці“—ты стрывожы правы,
На сэрца і душу наклікаў цыму;
Людзей на звераў пошасціяй крывавай
Ператварні і здаў насьледніку свайму.
Га! Хай-жа льецца кроў, дымяць пажары,
Няхай пад крыжам плача сірата.
Крывавы бог крывавыя ахвяры
Сабраць павінен з съвету да чиста.

Аж прыйдзе іншы год з рукою лёгкай
Аглядзіны рабіці новых дзён,
Дзе меч нявідзімага бoga—Рока
Напіша бязкрывавы свой закон.
(„1914-ты“).

Так у лепшую будучыну верыў ня толькі Янка Купала, але і ўвесь беларускі культурны асяродак „Наша Ніва“, а за імі і ўвесь народ. Яны казалі што „хоць-вайна“ з яе страшэнствамі прымарозіла маладыя ўсходы, хоць бацата рабочых рук адарвалі ад роднае нівы і паставіла ў рады войск хоць агульны застой стрымлявая ўзрост беларускага нацыянальнага руху,—мы верым у сілу і моц культуры, като-рая адбудуе ўсе страты нашы ад вайны, верым, што мінецца съюзка з марозамі, што ізноў заясьніе со-нейка,—абы толькі мы самі ператрываі час ліха-лецьця, абы асталіся цвёрдымі і моцнымі ды не за-губілі сваіх найдараражэйшых ідэлаў і нашае веры ў іх“.

З гэткімі спадзеямі верай перайшоў народ у новы 1915 год, думаючы, што ён мо' і будзе тым пацешы-целем, якога чакаюць.

Але відаць суджана беларускаму народу пера-жыць ня гэтулькі яшчэ ўсяго.

‘Новы 1915 год прынёс з сабою толькі, новыя цяпенъні і новы баль.

І паэзія беларуская прыдбала ад гэтага толькі новыя матывы; якіх ня чутно было дагэтуль.

Пачынаюць чуцца ужо асобныя, асабістыйя боті, па затрачаных блізкіх, як напр.: „Сонэт-памяці забітага брата“.

„Яшчэ адна нявінная ахвяра...

І ты, мой брат, прайшоў жыцьця свой щлях!

У полымях вайны,— сусьветнага пажару,

Згарэў збудованы твой моладасьці гмах!

У полі дзесяць, ля крыжавой дарогі.

Пад куляў сьпей заснуў ты вечным сном...

У зямлі скрываўленай злажыў ты рукі й ногі

І разьбіту галаву шрапнелі чыгуном...

Спакойна-ж сьпі, браток! зямля табе будзь
пухам!

Між намі ты жывеш сваім магутным духам,
Бо съмерція слайнага на полі бітвы паў.

Усё, шта мог — жыцьцё, для людзкасці ў
ахвяры,

Як мучанік злажыў на съмерці ты аўтары!

За што-ж? За што? ці сам ты, браце, знаю?!

Іншыя песніяры, ня бачучы канца вайны і гора
ўпадаюць у нейкую безнадзейнасць, мяжуючуюся з
малітваю:

„Ой, Божанька, дакуль на съвеце гэтак будзе,
Што съмерць і баль, і гора самі сабе людзі
Шукаць, як шчасьця, будуць Ѹнгле адусюль?

Ой, Божанька, дакуль?...

Ой, Божанька, дакуль так сэрца будзе дзіка?

Агонь і кроў і сълёзы хваляю вялікай

Зямлю усю залілі... і усё кіпіць... шуміць...

Ой, так ня можна жыць!...

Ой, Бажанька, дакуль араты спрацаваны

У роднай хаце будзе раптам забіваны?

І маці апаганена, дзіця і дзед

Замучаны усьлед?...

Ой, Божанька, ўвесь съвет у гібелі, ў магіле!

Чаму пацехай служыць ўсё нячытай сіле?

Жадаеш нашых енкаў?... хочаш нашых мук?...

Мы ж творы Тваіх рук!...

Ой, Божанька, паслушай шчырэя малітвы:

Ты воляю сваёй зруйнуй благія бітвы...

Пад сонцам хай ўсе людзі, як адзін народ,
Жывуць у царстве згод!
Ой, Божанька, хай прыйдзе сон съвятых прарокаў,
Аб шчасьці на зямлі, што вырасьцесь высока,
Аб тым, што востры штык у плуг перакуёム,
А меч будзе сярпом...
(„Ой, Божанька...“).

І быццам-на гэткую мальбу на народ скідаецца
новае гора: пачынаецца вялікая вандрука народу і
уцёкі з родных хат і палеткаў, каб на чужыне
бацьком загубіць сваіх дзяцей, дзяцём бацькоў і г. д.

Калі 1914 год ня згладзіцца ў памяці народнай
як пачатак сусьеветнае вайны і агульнага няшчасця,
то аб 1915 году заўсёды будуць напамінаць народу
тысячы магільных капцоў, што размясціліся бы
присады, абапал усіх чугунак і шляхаў, спалёныя
вёскі і жыцьцё ў чужыне.

І гэты новы матыў так сама знайшоў адбітак і
ў беларускай паэзіі ў песніра Цішкі Гартнага.

„Перайшоў—перабег над старонкай маеў
Нябывалы даўно, нячуваны віхор
І залў, як вадой, зямлю сльёзкай з вачэй
І спугнуў—страсянью булью нутрыны гор.
Як дарожкі вядуць—быццам ралкі бяроз—
І сюды, і туды, удаўжкі, ўпапярок—
Ад зямлі да нябес—лёскат дробных калёс
Цяжкі енк аддае ад зямлі да аблок...
Паглядзіш—доўгі цуг... густы сум давіць твар.
У сіродку, ў душы, нязвычайны спалох...
І людзей, і жывёл, як на небе тых хмар;
Што пусціў пагуляць разгнявіўшыся Бог.
На людзях адабіт дзікім выглядам страх
Крокам спугным які ў пуць няверны жане,
Кроў застыла з пяском на мазольных нагах,
Адранцьвела істота ў пякељным агні
Што прайшлася ў мамант вышла з памкі зусім.
Ды нашто азіраць калюшковую пуць?
Хай зъядзе агонь хаты цёплыя ім—
Трэ забыць пра той час іх вярнуць...
Там ня хаты адны—там і гумны стаяць,
Паміж хатаў садкі, за гуменцамі луг;
А шчэ далей, за луг,—там дубровы наўкруг
Апінаюць наўкол, як вянком сенажаць.
І раўчук ў ліпняку, ды лазінкі над ім—

Палатно разаслана (бы стужкі) ляжыць;
З перапугу забыт—ды ня ведома кім
Андаракык стары ля дзядулі ўзлажыць...
Ай, даволі казаць,—даражай бач няма
Тэй краіны, дзе жыў, гадаваўся і рос,
Дзе іграла вясна, дзе трашчала зіма,
Дзе маленькім гуляў пад ценямі бяроз,—
А патом, што-ж зрабіць,—хто жывы пакідай...
І пашлі: з мужыком побач конь, а кароўка з жаной,
Без яды, без надзеі ды ў няведаны край,
Ад краіны свае, Беларусі радной...
Рэжа душу так жаль... Хто-ж ня знае ўсяго?
Навэт ў рыку кароў, у рагатанью канёу
Чутны одгук нямы, одгук страху таго,
Што навалай ліхой на краіну зышоў
Паабапал дарог нівы ўбрана ляжыць,
Дзе пад жытам яны, а дае жоўтая яр.
Ой, шчасльівенкі той іх будзе зжынаць,
Гэты працы свой плён-ніацэнены дар!
Хто хацеў, хто чакаў, каму трэба было
Зварушыць, скалыхнуць зямляробаў спакой,
Каб жыцьцё наўсягды ад яго адняло,
Чым дарожыць ў жыцьці ён, чым цешыцца той.
Усе пашлі ад гумён, ад палосак, плугоў
Па дарожках крывых, цераз рэчкі й лясы
Пагублялі дзе хто і сясьцёр і братоў,
Як часамі снапы губяць так каласы;
Тут дзядуля, тут сын—пахаваў і забудзь,
Бо ці пройдзеш калі ўжо сюдэма—наўрад...
Но—но, Гнядая, съяшы, дзе канчаецца пуль.
—Саламея, маўчи, не глядзі ўжо назад..

Цёмны Нёман, ад сълёз нехвалюйся крапчай.
Абмываеш крывёй берагі ты свае.
Там ля Коўны ў цябе Вільля ціха ўцячэ
І крыві і съязін ящэ больш уліе
Промень страшны агню ад Прыпеці к Даўвіне
Стараны мае рэчкі адбіце ў вадзе.
Хай патомак заглянене ды іх праклянене,
А аб шчасцю людзкім реч сваю павядзе...
Нам судзіў цяжкі лёс жыць ў ліхія часы,
Працярпелі ўсяго—мусім далей цярпець—
Толькі з вераю ўжо, што калісь будзем мець
Долю шчаснную й жыцьцё поўнае красы...

(„Уцекачы“).

З гэткім матывам, з гэткаю песьняю кончыў народ 1915 год і распачаўшы кончыў і 1916 год.

Часамі калі-некалі сярод агульнага стогну даносіўся крыху іншы тон песьні, рысуючая або абразок з самае пазыціі, з самае бітвы, або тугу да роднае хаты, ці праста малітву або хутчэйшым канцы усусъветнае бойні.

Але чуць уціхне песьня-малітва—узноў чутны гарматнія стрэлы і людзкі стогн і тыя-ж балочыя тоны у іншых песьнях.

Шчабячы ты, салавейка,
У зялёным гаю,
Калі родная сямейка
Сіраце ў краю.

Калі горка сълёзы роніць
Матухна па сыну,
Хай твой съпей тугу разгоніць,
Хай нядоля згіне.

Калі дзеткі просяць таты,
Каб ішоў да дому:
Дзе грымяць усё гарматы,
Льгі няма нікому.

Калі родная сястрыца
Моліца за брата...
Ці ня гадзе сълёзам ліцца,—
Хай настане съвята.

Шчабячы ты, салавейка,
Пей аб супакою,
Як чульлівая жалейка
Раніцай ціхю.

Заліваіся съвістам-песьняй,
Цеш матулю, жонку;
Цеш сіротак, што балесъне
Тужаць бяз прытулку.

Шчабячы ты на съвітаньні,
Як узыйдзе сонца,
Хай хутчэй спакой настане
У родненъкай старонцы.

(„Шчабячы ты, салавейка“).

Гэткую песьню словамі Андрэя Зязюлі узноў заводзіць змучаны народ, бо штось трывожнае начыналася па ўсім краі.

Пачаліся з вусн у вусны перадавацца весткі аб замірэнні, што быцам пачаліся.

Але народ, помнічы што кроў людзкая не пра-
падае дарма, прачуваў, што замірэнне можа быць
здабыта толькі самім народам.

Гясьніар Якуб Колас іменем усяго народу дае
востры адказ тым, хто пачынаў клапаціца пра
ліквідацыю вайны, якая за два з паловай годы не
прынясла народу нічога апрача мукаў і ран.

„За што лілася кроў людзкая?

За што гібеў і гінуў люд,

Гібеў набытак ўсяго края

І пакаленняў гінуў труд?

І бег народ, як ў час пашоркі,

Закрыўшы вочы, ў Божы съвет,

І толькі дым ўздымаўся горкі,

І крыж адзначаваў іх сълед.

А колькі съмертак дзетак мілых,

На вашай совесці ляжыць!

Пануе ціш на іх магілах,

І край разбураны маўчыць.

І вы цяпер рукамі каты

Гатовы згоду дараваць?!

Але ці можна у вас брата

Скажыце, Каіны, признаць?

Вам не па сілі груз цяжэрны

Вайны, што самі вы ўзънялі,

Яе пажар і мор бязъмерны,

Згінота цяжкая зямлі.

Ня вы дасьцё народам съвята,

Ня вам пажар вайны стушыць!

Преч ваши руکі,—збойцы, каты,

Ня вам аб згодзе гаманіць!

(„Ворагам“).

Гэткія матывы-напевы песьні складаліся сярод
трывожнага канцу 1916 году.

Многа з гэтых песень ні дачуліся мы, многа з
песень закінуты і забыты цяпер, бо з 1917 годам,
прынёшым радасныя весці аб волі, распачаўся
новы этап жыцця Беларусі, а спыненая на ўсход-
нім фронце вайна, перастала даваць гэтая жудасныя
матывы для беларускай паэзіі.

VII.

Вялікія ваенныя разгромы расейцаў у 1915—1916 г. г. і адход усіх арміяў на Усход, вызваўшы страшэнны маральны упадак духу і вялікае нездаволенне зацягваньнем вайны з аднога боку і ёканамічную разруху і падаражэнне емінных пра-дуктаў і вырабаў першае патрэбы з другога боку,— былі прычынаю таму, што у Расіі пачалася вельмі шырыцца рэволюцыйная агітацыя.

У сувязі з гэтым змоцнілася ўрадовая рэпресія проці ўсяго, што выяўляла з сябе лібералізм і демократызм, а яшчэ больш праці ўсяго таго, у чым чуўся зрост нацыянальнага, не расійскага, духу.

Гэтыя рэпресіі, найперш адчулі на сабе заходнія і каўказкія „інородцы“, як найбольш знайходзючыяся пад уплывам фронту.

Такім парадкам, „вольныя“ з маніфэсту Мікалая Мікалаевіча палякі, а яшчэ болей „сэпаратысты“ беларусы і ўкраінцы—на заходзе і поўдні Расіі, і армяне і грузіны—на Каўказе, перш за ўсіх начулі на сваёй скуры нагайкі „ўрадавае рэакціі“ і ўсю сілу і моц, на якой трymалася царская сыстэма.

Адразу-ж, пасцяля заняцця немцамі Вільні, калі дзякуючы ваенным абставінам, самі сабой павінны былі закрыцца, ісцнаваўшы ў той час, беларускія часопісы „Наша Ніва“ і „Беларусь“,—з часу Маладэчынскага прарыву было забаронена друкаванье на беларускай мове ў межах Беларусі.

Царскі ўрад зрабіў усё, што мог: ен адняў цэламу народу ягоную мову—правам дужага.

І осёль здавалася, што ўсе здабыткі беларускага руху павінны былі загінуць, бо, рэч ведамая, гінуч вінна ўсякая арганізацыя, страціўшая свой культурны асяродак.

Аднак-жа жыцьцёвая энэргія цэлага народу, штурчна, сунятая, скора знайшла сабе выхад у Вільні, пад ціжарным ботам нямецкага окупанта, гуртуецца беларуская сіла і выліваецца ў новы

асяродак для зафронтовае, оккупованае часткі Бела-
руси: у 1916 годзе засноўвецца выдавецтва часопіс і
„Гоман“.

Можна казаць, адначасна і у расійскай частцы
Беларусі начынае біцца ўсе жывей і жывей бела-
рускае жыцьцё. Засноўвуюцца „Т-ва помачы ахвярам
войны“ гэта-ядынны вогнішчы у якіх знаходзяць сабе
крыёмы прытулак і працу ўсё лепшыя беларускія
сілы. У той-же час, за межамі Беларусі, пачынаюць
выходзіць у Пецярбургі дзінве новыя беларускія ча-
сопісі; „Дзянніца“ і „Светач“.

Такім спосабам беларускае жыцьцё, беларускае
друкаванне слова ўзноў вырвалася на волю.

Гэтым, аднак, ня скончылася барацьба. Агульна-
расійскае нездавольства, ўзрастаўшае ў канцы 1916 г.
страшэнна шпарка, а разам з гэтым змацняючаяся
ўрадавая рэпрэсія—адбіваліся і на беларускім жыцьці.

Уціск ураду, ваеных і звыш ваенная цэнзура,
выпускаўшыя памененыя беларускія, як і іншыя лі-
бэральныя часопісі „белымі“ і суняўшыя ад 1917 г.
выход іх у сьвет зусім, ня зьдержылі ўсё-ж далей-
шае арганізацыі беларусаў. Па ініцыятыве некато-
рых беларускіх дзеячоў пачынаецца склік усіх съя-
домых лепшых беларусхіх сіл на „нелегальны на-
цыянальны збор“.

І ось у гэты ж час царскі ўрад, дайшоўшы да
апогея свае вялічыні гнёту і моральнай нікчэмнасьці
народным гневам быў скінуты з свайго постумэн-
ту і разсыпаўся, быццам гліняны слуп.

Так сталася рэвалюцыя 27-га лютага 1917 г. у
Расіі. Уся Расія, а разам з ёю і ўсе „інородцы“, да-
стаўшы права грамадзянства, выйшлі на новы шлях
свайго вольнага творчага жыцьця.

Беларусь, аднак-жа, звольненая гэтай рэволю-
цыяй ад векавечных путаў, змораная вялікай бараць-
бой, зынішчаная страшэнна вайной і будучы разрэ-
занай у сваім целе на дзінве часткі, рэч ясная і
зразумелая, павінна была крыху супачыць, каб узяцца
за будову свае съветлае вольнае будучыны.

Вось дзеля гэтага мы й бачым, што Беларусь не змагла голасна азвакца аб сваім жыцьці ў першыя дні Волі, у тыя першыя дні паслья рэвалюцыі, калі іншыя народы ужо іх съяткавалі з усёю парадаю сваіх сілаў. Яна павінна была прачакаць нейкі час, час супачынку і гуртаванья сіл, і азвалася толькі аж 25-га сакавіка 1917 р. на Беларускім нацыянальным зыезде ў Менску.

Праўда, непрыяцелі Беларусі не драмалі ў працягу гэтага месячнага часу, а гуртаваліся ўсімі сіламі за новае барацьбы з уваскрасаючай Беларусью, і выступілі ў бой у той-жа першы дзень нацыянальнага съята Беларусі—25-га сакавіка.

Так распачала Беларусь сваю новую цяжкую працу. І хоць праца была вельмі цяжкая, усё-ж Беларусь, цвёрда і моцна ступаючы, крок за крокам ішла ўсё ўперад, усё бліжэй да свае съветлае будучыны.

Жыцьцё Беларусі гэтага пэрыоду так сама знайшло свой адбітак у беларускай прэсе, як зафронтовай („Гоман“), так і у новапаўстаўшай пад час рэвалюцыі ў Расіі.

Першымі беларускімі часопісямі, начаўшымі выходзіць у Менску ажно толькі у Траўні 1917 р. былі „Вольная Беларусь“ і „Грамада“, з якіх першая стала замяняць сабою „Нашу Ніву“.

У гэтых часопісіах, як і у заснованых пазней, узноў начынае вылівацца душа Беларускага народу—песьні-вершы беларускіх пісьменнікаў-паэтаў, якія ў новых хварбах, ў новых абразох—малюнках рисуюць нам яшчэ адзін этап жыцьця Беларусі—падчас Вялікага Расейскага рэвалюцыі.

Разрэзаная фронтам акопаў, калючага дроту і міліёнам штыхоў, Беларусь начынае ажываць у абедзьвёх сваіх частках: у першай, г. зн. Расейскай—актыўна, а ў окупованай немцамі—толькі спагадаю.

Прыслухаймася да песьні якую плець В. Лемеш на страніцах „Гомана“.

„Ужо, дзякую Богу,
Разъвеялась ночка!
Съмялей ставім ногу,
Съмялей глядзіць вочки.
Да працы да творчай
Ужо прыступаем
І долю ясьнейшу
Цяпер спатыкаем.
Ад съячкі праснулісь
І съвету жадаем,
Бо мы схамянулісь,
Што волі ня маєм.
Мы доўга стагналі
У царскай няволі
Шмат гора спазналі,—
Ня хочама болей
Цярпець такой муکі,
З цямнотаю жыці!
І ў нас-жа ёсьць рукі:
Мы можам рабіці
Усё, што патрэба
Для нашай старонкі,
Для буднага хлеба
І вольнай гамонкі!
Жыць хочам з братамі
Бяз сваркі, бяз звадкі:
Усе будзем сынамі!
Аднэй Зямлі—Маткі!

(„Съвітае“).

І быццам одгукам гэтае песыні чуюцца слова Якуба Коласа, які ў вольнай Бацькаўшчыне завесваіх братоў „Да працы“.

Братэ! вялікая дорога
Чакае нас і родны край.
Настала жніво, працы многа,
Навукі зерня засівай!
Нясеця съвет—у змроку дрэмля
Наш мілы край, наш родны кут.
Няхай ўваскраснуньць нашы землі,
Няхай асьвеціца наш люд!
Дапома-я Бог нам у прыгодзі!:—
Ні царскі біч, ні прышлы хам,—
Хай будзе лад ў сваёй гасподзе
Ствараць народ—ўладарац сам“.

На гэты зоў да працы на карысць Беларусі мала-па-малу началі адзывацца з усіх канцоў

ніабнятнае Pacei, з усіх глухіх куткоў Беларусі, вольныя сыны Яе. Яны, скінуўшы супольнай з іншымі народамі патугай царскі п'едэстал, пачуліся цяпер здольнымі да вялікае і адказнае працы па аздобове свае Бацькаўшчыны, на вызваленьню свайго роднага народу.

Мы ўзноў чуем голас песьняра Алеся Гаруна, яшчэ так нідаўна пеяўшага з далёкага Сыбіру свае „Праводзіны“, адыходзячаму на вайну брату. Цяпер толькі песьня ягоная чуецца з іншым матывам, з іншым настроем.

„Хто сказаў: і я з народам,
Хто з ім поплеч стаў, як з братам,
Хто пайшоў з ім родным ходам
К роўным зыскам, роўным стратам,
— З тым і я. Няхай-яка ліча,
Будзе трэба—хай пакліча.

Хто-ж сказаў, а потым здрадзіў,
Хто пайшоў, а потым кінуў,
Хто ў душы сумленъне згладзіў,
Ў кім апошні сорам згінуў,
— Хай дрыжыцы! У дзень прысаду,
Ў страшны дзень я съведчыць буду!
(* * *).

І гэтакі цвёрды, рапучы голас пачуўся ня толькі ў аднаго Гаруна, не, словамі паэты гаварыў увесі народ, гаварылі ўсе лепшыя ягоныя сыны.

У гэтая першыя дні рэволюцыі, съвятыя дні заплаты народу „Воляй“ за соткі год пранесенае няяволі, кожын хацеў як мага галасней выказаць сваю пастанову, сваю прысягу на вернасьць здабыткам рэволюцыі, на вернасьць многапакутнаму народу.

Гэтая дні—гэта першае каханье, калі кожнае выказанае слова, кожная думка, хоць з часам моў нязісціўшаяся, або і зьменная,—былі шчырасці і праўды дзяцьмі. Ні адно слова гэтага пэрыоду ніколі ня было і быць не магло выказана фальшыва,—бо гэта былі песьні першага, съвятога каханья ўваскросшага старонкі, а гэткія песьні, вырываючыся з глыбі сэрца й душы, ня могуць быць маной.

„Над гонар і славу,
Над чары каханъя,
Народную справу
У перек'янъя,
Што розум дыхтуе,
Заусёды я волю,

Ня здраджу ніколі.
Хай хмара навісьне
Над соннай зямлёю,
Хай гора прыцісьне
Залезнай рукою,—
Я роднае мовы
Ня кіну ў нядолі,

Ня здраджу ніколі.
Бушуе хай бура,
Віхор хай злуецца,
Хай вецер панура
Завые на рэчцы,—
Я роднага краю,
Што рвецца да волі,

Ня здраджу ніколі.
Хай гром з пярунамі
Грыміць і страляе,
Маланка агнямі
Хай бліскае, зъяле,—
Свайго я народу,
Бяз хлеба і солі,

Ня здраджу ніколі.
Хай срэбра, дукаты
Мне сыплюць пад ногі,
І скажуць: „Багаты
Будзь, кінь род убогі!“
Я плюну з пагардай,
А роду і волі

Ня здраджу ніколі.
Да самага скону,
Усякім прымусам
І сіле прыгону,
Скажу: Беларусам
Павек астануся,
Свае ўласнай волі

Ня здраджу ніколі!“

(„Ніколі“).

Гэткую песнью каханъя да роднае краіны пяе
Андрэй Зязюля, веручы моцна, што яна знайдзе
сабе одгалос у іншых братніх сэрцах.

Рэволюцыя вызвала на родную ніву ўзноў усе здаровыя сілы, якія былі нейкі час прыгнечаны страшэнствамі вайны. Кожын з працаўнікоў, чуючыся быццам адрадзіўшымся і бяручыся да працы з вялікай ахвотай, усё-ж ня можа забыцца тых няпрыглядных образоў нядавнае мінуўшчыны, ня можа пазбыцца тых сумных, жаласьлівых матываў, якія праз гады няволі ўрэзаліся ў ягоную памяць і душу.

Дык няма дзіва, што ў песьнях беларускіх пісьменнікаў, выпіяваных у дні рэвалюцыі чуюцца і старыя сумныя напевы—„напевы жальбы і пакуты“.

Можна сказаць на'т больш,—гэтыя сумныя напевы пераважваюць іншыя, бо „агульны тон маладое беларускае літэратуры,—як кажа ў адным з сваіх артыкулаў Антон Новіна,—тон сумны, жалобны“.

„Зусім, як у народных песьнях нашых, дзе пануе сум, туга, жаль.

„Ня дзіва: ўсё гэта—адгалоскі таго жыцця, якое доля судзіла нашаму народу, жыцця цяжкага, пакутнага.

„Песьняры зачаплялі весялейшыя струны адно тады, як апявалі вечнае хараство прыроды. Калі-ж звязрталі свае вочы да спраў штодзенных гарката і жаль напаўнялі іх душы і праходзілі чырвонай ніткай у іх песьнях“.

Вось чаму Янук Журба ў першых днёх „Волі“ не пяе нам гымну рэвалюцыі, а зварочуе наш слух на матывы незадіхшае вайны.

„Як добра і шчасна увокал, як глянеш:
 Тут рэчка плюскоча, там гай,
 Вунь поле залённе, съцежка зъмяіцца,—
 Прышоў да нас зноў съветлы май.
 І радасна ў сэрцы, і хochaцца думаць
 Аб шчасльці, аб съветлым краю...
 І вольныя думы і съветлыя мары
 Душу узънімаюць маю.
Не!.. кіну на часнейкі шчаслья думкі
 У дні цяжкай і горкай жуды,

Лепш гляну, як родная вёска марнене—
Сумуе там люд ад бяды.
Ў час бітвы, як жэдная съмерць жыцьцё косіць,
Ліецца скрользь братняя кроў,—
К табе душа рвецца, гаротнік-ваяка,
Табе аддаю ўсю любоў...
Надышзе збавеньне, замоўкнуць гарматы;
Ізоў адпачынем душой.
І сонца прагляне съятлістым праменем
Над змучанай нашай зямлёй.
Уцішым боль сэрца, загоім мы раны,
І съмелага зірнёма на прастор;
К жыцьцю тады новаму мы уваскрэсьнем
Душой узъясёмся да зор!
(„У час вайны“).

Гэткія-ж прычыны прымушаюць і Якуба Коласа кінуць „на час нейкі шчасныя думкі“, а запесьць сумную песньню аб долі Беларусі у „трэцьце“ лета вайны.

„Зарасылі вы, межы, ў полі
Дзікім зельлем—палыном;
Гаспадар на вас паволі
Раніцой ня йдзе з канём...
Не хапіла сіл жаночых
Глыбей землю загараць,
На загончыках сіроных
Травы сталі красаваць...
Ось і трэцьце даў Бог лета
А няма гаспадароў,
Ня чутно цяпер да съвету,
Як даўней, іх галасоў.
Дзе-ж падзелісь вы, сяляне,
Што нідзе вас ня чуваць?
Ды баяцца на пытанье
Межы свой адказ даваць
І сіроткай глядзіць поле,
Сумна ў даль бягудь шнуры
І ня кажуць што за доля,
І дзе іх гаспадары.
(„Поле“)

За гэтаю песньню той-жа паэта, мэрам хочучы пацьвердзіць вышэй выказаную думку Антона Новіны аб сумным настроі беларускае маладое літэратуры, пяе другую песньню: песньню „Роднаму краю“.

Знае толькі Бог адзіны,
Як мне любы лугавіны
 І родныя мяжы—
Стужкі поля -і дарогі,
Пустак немыя разлогі,
 І курганы—вежы;
Як мне мілы тыя хаты,
Дзе красуе мох калматы
 На старэнькай стрэсе,
Гоман ніў благенъкіх ў полі,
Скібы вузкія і ролі,
 Птушак съпей па лесе.
Знае Бог адзін, як мілы
Мне мужычныя магілы
 І той крчж драўляны,
Пад каторым косьці тлеюць,
Дзе бярозкі зелянеюць
 І на дол пашчаны
Майскім ранком сълёзы роняць,
І галінкі ціха клоняць,
 І шумяць маркотна.
Там я вырас, ўзгадаваўся,
Дзе спрадвеку заснаваўся
 І бруіць дрыготна
Жаль вялікі і пакута,
Дзе пануе гора лута
 І нудзьга разыліта.
І я зросся з гэтым горам,
Як віхрэ-вятрэ з прасторам,
 Як з загонам жыта.
А як песнью засьпеваю
Аб зынішчалым нашым краю:
 Я ня волен над сабою:
Съпей мяшаецца з съязою,
Плачам аддаецца.
 Няхай стогне, няхай плача,
Покі жыцьце стане нача
І скро́зь цемрадзь і гушчары,
Як луч сонейка праз хмары
 Съвет нам не прарвецца.

У гэтай песні чуецца як раз тое, што кожны
песніар „зросся з гэтым горам“ свайго народу, свае
Бацькаўшчыны, якое ціснула праз соткі год і на'т у
час рэволюцыі не перастало ціснуць, і дзеля гэтага

калі каторы з іх песьню запяе, то ён „ня волен над сабою“.

Тымчасам жыцьцё не стаіць на адным месцы, а йдзе і йдзе ўперад. Рэволюцыя 27-га лютага, якая ў першых часох многім здавалася толькі пераваротам, або „бязкроўнай рэволюцыяй“, ня зьдзерхылася на адным этапе.

Толькі некаторыя паэты перадбачылі сваім „прапорчым вокам“, што на гэтым ня скончыцца „Свята Волі“, што гэта толькі пачатак новага этапу—этапу рознае болей цяжкое барацьбы. И толькі перадбачучы гэтае вялікае змаганьне, песьяры стараюцца склікаць на Б’цькаўшчыну съядомых сыноў Яе і будзіць съядомасць сярод дзяцей Беларусі „стаўшых чужынцамі“.

„Як толькі у сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах,
Успомню Вострую Браму съятую
І ваякаў на грозных канях.

У белай пені праносяцца коні,—
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць,
Старадаўнай Літоўскай Пагоні
Ні разьбіць, ні спыніць, ні стрымаць.

У бязмерную даль вы ляціце,
А за вамі, прад вамі—гады...
Вы за кім у пагоню съпяшыце?
Дзе шляхі ваши йдуць і куды?

Мо' яны, Беларусь, панясльіся
За тваімі дзяцьмі у здагон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі й аддалі у палон?

Біце ў сэрцы іх—біце мячамі
Не давайце чужынцамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць...

Маці родная, Маці-Краіна!
Ні усьцішыцца гэтакі боль...
Ты прабач, Ты прымі свайго сына
За Цябе яму ўмерці дазволь!

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,
Срэбнай зброяй далёка грымяць...
Стараадаўнай Літоўскай Пагоні
Ні разьбіць, ні спыніць, ні стрымаць...
(„Пагоня“).

Так зваў да „Маці-Краіны“ верны сын яе Максім Богдановіч.

І х'ць гэты кліч не астаўся нячутным, а усёй сілай сваёй разнёсся ў простор, сам паэта ня меў шчасця ня толькі ўмерці за сваю краіну, але родная зямелька пя прытуліла ягоных касьцей. Маладыя кволыя сілы магутнага песняра зламаліся ў далёкай поўдзённай чужыне—у Крыме.

І ледзь змоўклі песні паэты-прадока як пачалі зъдзейсьнівацца яго прарочыя слова, пачалі насававацца першыя хмары на пагодніе неба пачатку рэвалюцыі.

Незакончаная вайна і розныя праекты яе ліквідацыі паслужылі прычынай да выкліку новае барацьбы—барацьбы клясавае.

Адначасна з падымкам клясавае барацьбы пачынае змацияца і нацыянальная барацьба паміж народам „маскоўскім“ і „інородцамі“, дзеля таго, што „маскоўская інтэлігэнцыя“ не магла ніяк адвыкнуць ад тога разуменя, што яна ў „інородчэскіх“ краёх ня можа становіць „большасці“.

На Беларусі гэтая барацьба пачынае вясыціся аж на некалькі фрontaў, бо з гэткімі-ж разуменнямі, якія мела маскоўская інтэлігэнцыя, выступіла і польская інтэлігэнцыя, падтрымоўваная польскім войскам у Беларусі, і літоўская ў частцы Беларусі оккупованай немцамі.

Гэтая страшэнная барацьба розных груп паў, станаў і партыяў, што ўшчалася на грудзёх Беларусі, усё астаючайся разрэзанай фронтам на дзіве часткі, якраз у той час, калі яшчэ не съязгнуліся беларускія сілы з усяго вялізарнага простору Рэспублікі, рабіла ў жывым яе целе новыя раны, не даючы зажыць старым.

Беларуская паэзія не астaeцца глухою і на гэта, і той-жа Якуб Колас, пад уражэннем гэтае, ко інкі-фронтавае барацьбы, пяе новую песню:

„Люд стогне, сумуе, над цяжарам меча,
Скаваў яго сэрца гарачае лёд...

Адкрыты дарогі табе, чалавечা,
На захад, на поўнач, на поўдзень, на ўсход.
Ты вольны, нябога: ідзі, куды хочаш:
Я даў табе сілу ярэмъмя пабіць,
Даў чуткія вуши, арлінія вочы,
Я даў табе душу і сэрца—любіць...

Вы зъбліс з дарогі, вас ноч ахапіла,
Арлінія вочы патухлі у вас,
І водзіць вас ў полі нячыстая сіла,
Агонь ў вашым сэрцы пагас...
Аб чым-жа сумуеш, бядак, неспакойна?
Акінь сваім вокам прыгожую даль.
Ахамяніся—будзь сын Мой дастойнч,—
І радасць пазнаеш, адкінеш свой жаль.

(* * *)

Змучаны колькігодній вайной. Беларускі народ,
як і другія народы быўшага Расейскага гаспадарства,
аднак, ужо ня можа „ахамянуцца“ і зьдзяржацца.

Разьюшанае мора рэволюцыі цягло да новых
і новых змаганьняў, аж пакуль, ўрэшце, ні прывяло
народы да новае рэволюцыі—рэволюцыі 25-га Каст-
рычніка, запісаўшы гэты дзень у гісторыю—першым
днём хатніе грамадзянскае вайны.

Рэволюцыя 25-га Кастрычніка—гэта рэзультат
клясавага змаганьня, пераўшоўшага ня толькі за
межы нашае Беларусі, але і за межы Расейскага
гаспадарства.

Усё-ж, палажэннне Беларусі і пасъля гэтае даты
астаецца інакшым, чымся становішча іншых народаў,
бо Беларусь астаецца разрэзанай тым-же фронтам
вайны на дзве часткі, з якіх адна прыціснута
пямецкім оккупантам, а другая агульным расейскім
бязладзьдзем, где ідзе бязмэтия барацьба, як кля-
савая, так і нацыянальная.

У гэткім палажэнні закончваўся 1917 год,
пераказваючы свайму намесніку новыя і новыя
цярпеньні для Беларусі.

„Ударыў звон. Лягла мяжа. Нябіцьцем стаў
мінулы год.
І летапісец вызначаў яго крывёю і агнём.

Меў шмат надзей, меў гора шмат ты ад яго і
наш Народ.
Над Беларусью ён прайшоў грымотай, бураю,
віхром.
А варта нам зірнуць назад на дзіўны сон, *вясно-*
вы сон,
Што кожнаму свой сказ шаптаў: „Да нас зяві-
лась Воля-Маць!“
І хутка-хутка праняслась, як птушак съпей, як
гусыляў звон...
І хутка-хутка праняслась. Мы не маглі яе стры-
мадзь...
У чым наш грэх? абмылка дзе? Чаму апутала
нас сець?
Бо, быўших доўга ў цемнаце, нас асьляпіла
сонца бель.
Як зданье цёмнае начы, на промені сталі мы
глядзець,
І несвядомых абхапіў неустрыманы й буйны
хмелль...
А Новы Год нам суліць шмат і новых дзей і новы
лёс.
Ярмо нявольнікаў-рабоў мы кінем ў процьму,
у ватхлань
І жыцьцё новае пачнём. І згіне жудасны хаос.
Будзь сам сабою, Беларус! на Новы Год на
сонца глянь!
І не чакай ты ад чужых сабе падмогі, селянін!
Ты сам будуй на Новы Год палацы съветлыя свае!
На роднай мове запяеш ты сярод ніў. сярод раунін,
І закрасуюць на ўвесь съвет палі багатыя твае!

(„Новы Год“)

У гэтакіх словах характарызуе песняр Ясакар 1917 год і пераход у новы 1918. І гэтая характарыстыка зусім справядлівая і адпаведная. Пачатак вялікае расейскае рэвалюцыі у канцы 1917 году ўжо здаваўся толькі „вясновым сном“ а першыя песні—папраўдзе былі песнямі „першага каханья“.

Жыцьцё, патаптаўшы ідэалы „веснавога сну“,—
татавала народу „шмат новых дзей і новы лёс“.

Перагаворы Расеі з Нямеччынай і яе саюзнікамі
аб замірэнні, што распачаліся з рэвалюцыяй 25 Ка-
стрычніка няслі для Беларусі новая паты і гэты

мамэнт таксама знайшоў сабе адбітак у „Песьні Беларуса“ паэты Пётры Маслоўскага.

„Гдэ ты падзелась, доля беларуса?
Ці ў лясох скавалась, ці у цёмным лузе;
Ці ў пушчы далёкай, ці ў рацэ глыбокай
Сыпш на дне пад цінай, над густой асокай?
Цэлымі вякамі, ад пачатку сонца,
Ходзім мы, шукаем, блукаем бяз конца,
Ды ўсё выклікаем, мо’ дзе адазвецца,
Мо’ і наш край родны шчасьцем ўскалыхнецца.
Дык—куды, дарэмна! Толькі крумкачамі
Усеяна дарога, цемень прад вачамі,
Каркае, гаўроніць кручко над зямлёю,
Жудасьць навявае над нашай душою...
Чулі мы—ах чулі!—усё благія весьці:
Новае ярмо нам налажылі несьці.
Землю родну дзеляць на кавалкі два:
Адзін—бярэ немец, а другі—Масква.

Гэткім способам міравая ўгода у Берэсцю падзяліла Беларусь на дзівye часткі, з каторых кожная асобна ў свой час павінна была яшчэ дзяліцца на меншыя кускі.

Жывое цела Беларусі рэзалася на часткі, стагнаў народ і... „воля“—яму ня была „Воляй“.

Берэсцейская міравая ўгода не здаволіла, аднак, нікога, апрача немцаў, якія, перад падпісаньнем гэтае ўгody, здолелі нанесці яшчэ адну зьнявагу Беларусі, оккупаваўшы яе, на ўсход ад ваеннага фронту, аж па Дняпро і зрабіўшы такім способам падзел Беларусі на трох часткі: старая окупацыя, новая окупацыя і неокупаваная Беларусь, астаўленая пад Расейскім урадам.

Падзел гэты, ня кажучы ўжо аб прынесенай ім страшэннай экономічнай руйне для краю, распыліў беларускія сілы, пабіўшы іх на трох группы, меўшыя зусім асобныхі кірункі ува ўсіх асобных частках.

У сувязі з гэтым работа беларус ая стрэла новая труднасьці. Усё-ж яна не сунялася, а йшла далей, хоць рознымі кірункамі, але да адзінае пэўнае мэты: адбудовы Бацькаўшчыны.

І ось мы бачым паўстанье новых беларускіх цэнтраў, як палітычных, так і культурных; бачым заснаванье новых беларускіх часопісяў; бачым новае гуртаванье сіл.

I хоць гэтая цэнтры і былі разъдзеляны фронтамі і дэмаркацыйнымі лініямі, усё-ж яны мелі між сабой зносіны, хоць-бы ў форме інформацыі, і мелі ўзаемны ўплыў.

І гэтаму часу мы бачым, што пачынаюць выходзіць, апрача даўнейшых часопісяў („Гоман“—у Вільні, „Вольная Беларусь“—у Менску), новыя газэты: „Дзяніца“—у Маскве, „Чырвоны Шлях“—у Пецярбурзе, „Беларускае Эхо“—у Кіеве, „Беларускі Шлях“—у Менску і інш.

Кожная з часопісяў мае свой асобны кірунак, сваю ідэолёгію, але ува ўсіх іх ёсьць „нешта“ і супольнае.

Гэтае „нешта“, што робіць гэтая розныя кірункі супольнымі—ёсць нішто іншае, як сама Беларусь—Бацькаўшчына ўсіх гэных сыноў сваіх, згрупованаых па розных цэнтрах.

Дзеля гэтага беларускія песняры-паэты, друкуючы свае творы на строніцах п мененых часопісяў, процілегных сабе кірункаў, даюць нам далей магчымасць відзець адзін, супольны ім усім, абраз Беларусі з яе долай-нядоляй.

Прыслухаймася-ж да гэных песняў, якія чутны былі ў вадзін, болей—меней, час ува ўсіх гэных частках Беларусі.

Перш-на-перш з Вільні, цэнтру Беларусі старое оккупанцы, куды, з заняткам немцамі нове часткі Беларусі, дацяцелі разам з звычайнімі весткамі і ідэі рэвалюцыі, як звон магутны нясецца моцны кліч паэты Я. Монвіда: „Уставай!“.

„Ударшў звон, панёсься кліч,
Магутны кліч ад краю ў край:
Усяк, хто сьпіць, уставай! Уставай!
І распалаі народны зыніч!..

Чырвоны ў небе відаць знак—
То пачынаецца зара.
Спаць ў такі момант не пара!
Хай працірае вочы ўсяк!..
Бо трэба хату будаваць,
Трэба хутчэй рубаці зруб.—
Хто толькі жыў, хто йшчэ ня труп,
Ратуй сваю старонку маць!
Хоць ўсё трапшчыць, валіцца ўзноў,
Работы з рук ты ня кідай!
Бо Беларусь—твой родны край,
Аддай яму свой пот і кроў...
Ударыў звон, пранёсься кліч,
Магутны кліч ад краю ў край,
Па сэрцах съпячых б'ещам біч,
Ён съцебануў: пары! ўставай!

Так, прыгнечаная трохгоднім уціскам нямецкага
окупанта, Старая Беларусь з адвечнай Вільняй
сваім духам чула, што блізіцца час яе асвабаджэння, што „Воля“,—гэта съятое пачуцьцё вольна-
га жыцця, неўзабаве надойдзе.

А ў той-жа час, Беларусь новае окупациі, што
відзела ўжо „вяснавы сон“ аб „Волі“, жыла ёю і
страціла яе, б'еща як рыба аб лёд у думках аб
утраце і нявыкарыстаныні гэтае волі.

Паэта Ясакар на страніц-х „Вольнае Беларусі“
гэткую песньню снue нам аб „Волі“:

„Над крываваю зямлёю
Хтось няшчасны шчасьця просіць.
Над крываваю зямлёю
Воля плача і галосіць:
„Эх, вы людзі, эх, вы, людзі,
„Што са мною вы зрабілі?
„Эх, вы людзі, эх, вы людзі,—
„Волю вы сваю згубілі!“
І ляціць на ўсе дарогі,
Съляпных лірнікаў спаткае;
„Ой, чаму, чаму пад ногі
„Мяне кінулі?—пытае.
„Абліваючысь съяззамі,
„Абліваючысь крывёю,
„Я ішла, ішла за вамі
„Прамяністаю съязёю,

„Я ішла на вашы агукі,
„Я ішла на вашы мукі,—
„Шлях бу́ ў цяжкі і вялікі“.
Воля сълёзы разълівае;
Сыне жвір на русы—косы,
І жалобу надзявае,
Горка, жаласна галосе:
„Палячу я у шчыр боры,
„Дзе гудзяць матулі-сосны.
„Там над імі граюць зоры
І узімы і увесны.
„Палячу на бурны рэкі,
„Што цякуць у даль на волі,
„Там на лузе чалавека
„Ня убачу я ніколі.
„Палячу у стэпы даікі,
„Дзе цьвітуць на волі кветкі,
„Там нясущца штушак зыкі
„Пад нябесныя паветкі“.
Воля падае ад болі
І далуе жвір—каменьне.
„Спадаявалася я болей
„Ад людзкога пакаленъня.
„Нібы камень, іхні сэрцы,
„Іхні души цёмна—мутны,
І прарокаў іх,—паверце,—
„Шчыр жаданъні не магутны“...
Над крываваю зямлёю
Хтось няшчасны шчасцьця просіць.
Над крываваю зямлёю
Воля плача і галосіць.

(„Плач Волі“).

Аднак, гэткія сумныя матывы, матывы роспачы, належалаць толькі да першага ўражэнья па ўтраце „Волі“. У той час, калі па „старой окупацыі“ Беларусі разносіцца магутны кліч „Уставай!“, там, дзе народ ужо жыў вольна, дзе меў „вяснавы сон“, ня можа доўга трываць прыгнечаны настрой.

І осёнь, пры кароткі час перарыву, чуецца новая песняня, новыя адраджаючыя „Настроі“ песняра Алеся Гаруна:

„Ці дзяялю я свой сум з цішынёю,
Ці жартую з сябрамі над чарай,
Перад мысльлю таемна маёю
Неадступнай, назойлівой марай,

Як жывы, як-бы ўзяты з натуры,
Усё малюецца вобраз пануры;

Як калосьце ў жытнім полі
стаяць людзі на раўніне;

Быццам вец'er каласочки,—
гэта сум іх прыхіляе.

Ані шэпту! Часам толькі
маць—зямліца уздыхае:

„Ой, пагіне... Усё пагіне“!..

Захаваўшы сонца, ўкрылі
неба ймглішчы і туманы;

Непагодай край, здаецца,
ад прадвеку той забраны;

І ня кліч яму ты долі:
гіне зык тут незваротна;

Замірае слова навет...

Ах, маркотна!

Усё мне вобраз цяжкі той здаецца,
Ці адзін, ці хаджу між людзей я...

Толькі-ж раптам, часамі прарвецца,
Бы шаленства якое, надзея:

З-пад съвятых нябёс блакіту

Прамяніста сонца зъяле

І даяцей зямлі з нябыту

І з заніку п'днімае.

І бядуе духам вольным

Той народ, што на раўніне

І жывець жыцьцём давольным...

— „Ён ня згіне! Ён ня згіне!“.

(„Ён ня згіне“...).

І ў гэты-ж самы час, у частцы Беларусі, якая асталася няокупованай пры Рәсей, сярод тых беларусаў, якія былі раскіданы па ўсёй тэррыторыі Рәсейскага гаспадарства, чуюцца песні навеянныя нібы-то абвешчанаю воляю для ўсіх жыхароў Рәсей; ужо значна (хоць у аблудзе, на кароткі час) выжэй і лягчэй уздымаюцца грудзі і адвечна гаротнага беларуса:

Цішка Гартны ў сваім вершы—„Да працы“, гэты прызыў выражает досыць моцна і сымела.

Была пара—пара няволі—

Няхай-жа згіне яе сълед!

Няхай ніхто ад нас ніколі

Ня дасыць ні капелькі патолі

Вярнуць да ей свабодны съвет.
Прышла пара, калі народу
Праз сілу крэпкую яго
Патрэбна віць вянок свабоды,
Каваць дабро, братанства, згоду
Для съвету белага ўсяго.

Вось той ад нас, хто ясна чуе,
Што ён ня раб, а вольны сын
Усіх народаў і краін—
Няхай гародзе моцны тын,
Фундамант волі хай муруе...

Найсільней аднак чуецца той прызыў да
барацьбі за „Волю“, за здабыткі рэвалюцыі прызыў
найбольш па духу свайму падходзячы да прызываў
Беларусі „старое і новае окупацыі,—у песні Цішкі
Гартнага „Далакопам рэвалюцыі“.

„Далакопы, не съпяшайце,
Зрана ям' не капайце,
Рэвалюціі не хавайце,
Не надзейдеся пакуль,
Што падзе яна ў знямозе
На ня пройдзенай дарозе
Пад дажджом в'рохых куль.
Пачакайце—не съпяшэце,
Кірак гостра не тачэце
З сэрцам радым, што у дзъвер
Падаў стук вяковы вораг,
Што ў паветры ядны порах
Запаліў нямецкі зъвер.

Знайце тое, што свабоды
Ад працоўнага народу
Ня удасца адабраць.
Хто здабыў яе барбою,
Той заўсёды разам з ёю
Будзе ў бою уміраць...

Ах, ня можаце спініцца,
Звіклі ўжо к зямлі хіліцца,
Хтось бадзёрыць ў гэты час!
Ну, капайце ж глыбей, шырэй—
Гэта будзе цёплы вырай,
Далакопы, там для вас.

У гэтых словах чуецца народны адказ на
окупацыю і ўціск нямецкага імпэрыялізму.

I за гэтым пэрыодам парываў, узноў малана-

малу надыходзіць час спакойнае творчае працы ў тых варунках, у якіх апынуўся ўвесь край, падзелены на часткі.

Жыцьцё стаяць ня можа: яно імчыцца сваім шляхам усё наперад і наперад. Новыя страніцы пішуцца дзень за днём гісторыі Беларусі—страніцы рэвалюцыі, страніцы будзённага жыцьця народу.

Узноў пачынаюць ліцца даўнейшыя жаласьлівыя песні, „Песні жальбы“ Беларусі, песні прызыву да адраджэння, песні каханья краю:

Мой родны Край! Старонка сумная!—
За што Цябе любіць?—калі-б спытаўся хто,—
што адказаць,—ня ведаў сам бы я,—
скуль гэтая любоў? дзеля чаго? за што?...
Каменінё вострае крывава раніць ногі,
дрыжыць ў паветры плач старых бяроз...
Хаця мне жудасна, ня зыйду я з дарогі,
ня кіну край, где я радзіўся, рос...
Старонка родная! На што Цябе любіці
і на ахвяру ўсё жыцьцё Табе даваць?
Ці-ж не ляпей пад іншым небам жыці,
забыць Цябе, пакінуць, родна Маць?...
Там гдзесь сады цвітуць бяз мала праз год цэлы,
там неба сіняе, нямашака там хмар,
людзкія тамака здароўем дышуць целы
і абыймае дух мастацтва дзіўны чар...
Там Вінчі, Рафаэль, Анжалілё, Тыцыан,
глядзяць памятнікі там горда ў неба выш;—
у нас—забыты ў полі дзеесь курган
ды ля дарогі дрэмле стары падгніўшы крыж...
Твой, Беларусь, пачаўся Renaissانсе цяпер!
Хто ведае, што творыць Твой народ?!...
Хоць красак тут ня шмат, хоць край, як доля,
шэр,—
зварухнуўшыся раз, дух пойдзе ўсё ўпярод...
І хоць з-за аблакоў пахмурна съвеціць сонца,
і шчасьця-радасці ня знайдзеш тут нідзе,—
загляне доля йшчэ і ў нашае ваконца,
і Кветка-Папараць яшчэ нам зацьвіце!...

(„Мой родны край“)?...

Гэтак пяе сваю песню Беларусі паэта Я. Монвід.

За ім, быццам хочучы адказаць песніяру, што і ў Беларусі „сады цвітуць“ і „неба сіняе“ бывае,

другія паэты даюць колькі чародных абрэзкоў прыроднага хараства і багацьця краю.

Вось веснавы абрэзок Ф. Калінкі:

„Пукай, язъмін, пад ваконцам,
Ах, ўжо час, ўжо час!
Бо вясёнка з цёптым сонцам
Ўжо прыйшла да нас.
Выпустай на съвет лісточкі,
Сройся, стройся ў май!
Раскрывай-жа ляпясточкі—
Пчол, чмялёў ззвай.
Заклікай на баль-пацеху,
На салодкі мёд
Матылькоў, жучкоў з—пад стрэхаў
Цэл + карагод!
Разылівай ў паветры пахі,
Баб, чаруй усіх...
Неба ярка. Пляюць птахі,—
Сэрцу радасьць з іх.

(„Пукай, язъмін...“).

А вось ішпты веснавы абрэзок паэты Ясакара:

„То ні сънег,—то чарэмха цвіце
У зялёным пахучым садочку.
То ні сънег,—то бярозка расьце,
То ні сънег, а сям'я матылёткаў.
То ні шоўк—гэта рунь пад гарой,
То вясны маладой арнамэнты.
То ні скарб дарагі над зямлёй—
То праменіняў бліщчаць дыямэнты.
То ні одгуکі струн залатых,—
То жаўронак чаруе ратаяў;
Ён у съпевах вясновых, прастых
Хараство ніў-палёў усваляе.
І, здаецца, ні ўпершы разок
Гэта шчасьце даруеш нам, Божа,
Але вабіць вясновы дзянёк
І насыціцца вока на можа...
Мая радасьць імчыць да нябёс.
Да бязмежных у далі паветак,
І раблюся я братам бяроз,
Ручаёў, матылькоў, кволых кветак.
Запалонен я рытман зямлі,
Загубіўся у ім, як пясчанка.

Не магу я ад чар адчысьці,
Як ад дуба малая галінка.

(„Вясной“).

Гэты-ж самы пясьняр, захоплены чарамі весна-
вое прыроды, хоча пераказаць гэтае пачуцьцё ўсяму
народу, прыпамінаючы яму, што вясна—гэта съята
земляробаў і ратаёў.

З яркім сонцам,
З пукам красак
Май да нас ідзець.
З зыкам птушак,
З коўдрай руні
Песьні нам пяець.
Гэй, багаты і убогі,
Куйце новыя нарогі
Са штыхой, мячоў!
Заваюйце ў родным полі
Колас шчасьця, колас волі,—
Май да нас прыйшоў!
Земляробы і ратаі,
Ваша съята—съята Мая,
Съята ніў, палей,
Шаласкі зямелькі-маці
Трэба пільна заараці,
Засяваць хутчэй!
Зарастуць травой магілы;
Мы адновім нашы сілы,
Адбудуем край.
Буйны колас закрасуе.
Беларусь уся хай чуе,
Што съялкуем Май!

(„Май“).

У гэты-ж вянок харства Беларусі ўплятае сваю
кветку-песьню і Алесь Гарун.

„Ці-ж хутка люд наш бедны будзе
Народам моцным, вольным, слайным,
Такім, каб ўсе призналі людзі
Яго іным народам раўным?
На што пытацца? Сам сабой
Крыніца ён вады жывой;
І моцы шмат у той вадзе,
І тая моц не прападзе.
Народ—ні мы, ні чалавек,—

Яму нішто ні год, ні век,
Ні бой на съмерць, ні гънеў, ні зъдзек;
Народ—ні слабы чалавек.
Народ—крыніца. Шмат лам'я
Кідала ворагаў сям'я
У кр'ніцу тую,—цёк спыніць,
Каб жыцьце съмерцю замяніць.
І ўсе дарма: з варожых пут
Народ ўстает, як нейкі цуд.
Нам трэба толькі лом адкінуць.
—Бярыся-ж той, хто ў працы жваў!
У народнай памяці ня згінуць
Іменыні тых, хто працеваў.

(„Народ“).

У гэтую народную моц верыць, аднак, ня толькі Алесь Гарун: у ягоных словах вера ўсіе Беларусі, што „Народ—ні слабы чалавек. Народ—Крыніца“.

І толькі верачы ў навычэрпаннасьць гэтае „Крыніцы“ песьня Язэп Беларус кліча:

Беларусь, ты не загінеш,
Беларусь, ты не памрэш!
Волі—долі не пакінеш
Варагаў перамажэш.

Беларусь, ты маеш многа
Сёл, мястэчак, гарадоў
І дадуць яны даволі
За свабоду ваякоў.

З імі крыж свой цяжкі здымеш
Той нядолі, што нясеш.—
Беларусь, ты не загінеш,
Беларусь, ты не памрэш!

(„Да Беларусі“).

Сярод гэтых песьняў іншым напевам разносяцца песьні—„одгуі вайны“.

„Христос васкрос!“—каліс званы зьвінелі;
Званіцы ўсе цяпер асірацелі.
Няма званоў—на кулі пераліты,
Разносяць съмерць на съвет, жудой спавіты.
Увесе Божы съвет напоўнены атрутай,—
То ня Христос, а крыж Яго пакуты...
„Христос васкрос!“—то одгуі сталецьцяў,
Іх ў школе вучаць на т малыя дзеци.
Святая слова—зык пустэлі дзікай,
Іх ня прымаюць у грамадзе вялікай.

А мо' цяпер пасьля сусъветнай мукі,
Да брата брат працягне шчыра руکі
Ды шчыра скажа: „Годзе съмерці, сълёз!
Браты!.. Хрыстос вакрос!“
(* * *)

І сапраўды, здавалася-б, была пара сказаць:
„Годзе съмерці, сълёз“!

Але вайна—рэзуцтат цэлага съягу ўсялякіх
экономічна—політычных і гістарычных умоў ня можа
так раптам зацерці сваіх съядоў. Іна ня можа
вярнуць захопленых ахвяр, пралітых сълёз і крыві,
а таму ня можа й замяніць другімі, народжаных
ёю, „песень вайны“.

Да таго-ж вайна, зыліквідована на фронце Бе-
ларусі Берэсцейскай умовай, засталася ў поўнай
сіле, нат'яшчэ акрэпшы, на фронце Заходняе Эўропы
і замянілася хатній вайной на нашых палётках.

Чаго плачаши маладзіца,
Чаму дробны сълёзы льеш,
Чаго нудзіш? Адкажы мне,
Чаму песняў не пяеш?
Помню я, бывала, зрана
У поле выйдзеш жита жаць,
Запяеш, як птушка ў гаі,
Проста люба пастаяць.
Альбо раніцай да ўсходу
Па ваду к крыніцы йдзеш,—
Вецер з косамі гуляе,
А ты ўзноў сабе пяеш...
Так ад ўсходу да заходу
Чуў я голас мілы твой.
А цяпер,— чаму ты змоўкла?
Хто змуціў душы спакой?
Дзе падзеўся голас звонкі?
Дзе схавалася каса?
Скуль ўялася на павеках
Крышталёвая съязга?

(„Одгук вайны“).

Гэтак пытае ў сваёй песні песняр Невядомы,
а другі песняр—Захар Вехаць у іншай песні дае
яму адказ:

Мазгі застываюць ад думак аб съвеце,
На сэрцы—як камень ляжыць,

Бо шчасьце ня скора народу засъвеце
І прыдзеца доўга тужыць!
Вядома, што смутак ані не паможа,—
Ад сълез нам які супакой?
Сыпяваў-бы вясёлую песнью я можа,
Дык дзе там да песні такой!..
Настроіў я струны і песнью складаю,
Дык месылі, як цень, уцяклі,
І покуль на струны свае паглядаю,
Вось сълёзы з вачэй пацяклі...
І пяжкія, горкія сълёзы такія,
Што камень маглі-б прапаліць!
А што за карысьць, калі беды людакія
І морам тых сълёз не заліць?!

(„Сълёзы“).

Новыя абставіны і ўклад жыцьця, яго няпэўнасъць, ставаўшая вырэзней з кожным днём, зразумела кожнаму, магла выклікаць з глыбі душы толькі сумныя песні аб долі Бацькаўшчыны.

Узноў ня выходзіць з галавы пытаныне калі-ж народ здабудзе сабе волю, каб самому быць „ўладарцам“ і гаспадаром свае зямлі.

Зъяде крыўда нас ад веку,
Німа ні прауды, ні парадку,
Стай чалавек зъвер чалавеку,
Труоць адзін другога звадкай.
Разьвёўся злосыці зъмей паганы,
На брата брата падбіае;
Расой чырвонаю паляны
Блішчаць, як тая кроў жывая.
Снуюцца людзі, як жывёла,
У ёрмы шыі нагібаюць,
А цьма—і там, і тут, наўкола,
Астатні дух трутні выймаюць.
Не ўскаліхне жыцьця віхура,
Не завагніцца съвет нат цьмою;
Усё маўчиць, як ноц, панура,
Як пушча дзікая зімою.
Ані канца таму пракляцьцы,
Ані съятла таго пачатку...
Калі ж ты, Бацькаўшчына-Маці,
Устанеш к новаму парадку?!

(„Крыўда“).

Такое вострае пытанье кідае Янка Купала.

За ім Алесь Гарун, ўспамінаючы свой „Край нявоў”, адкуль вярнуўся на Баць-аўшчыну пасля цяжкіх гадоў ссылкі, жаліца, быццам трачочы сваю веру ў лепшую будучыну, на тое, што ягоныя лятункі, ягоныя „сны шчасця”, якія ён съніў у гэтым краю ў думках аб Беларусі, ня зядзейсьніліся.

„Часам нач бывае—воч не закрываю
Ня приходзіць сон;
Бачу край далёкі,—сумны, адзінокі
Мне здаецца ён.
Бачу горы-скалы, ад людзей завалы,
Што душу гнялі;
Бачу тыя воды, па якім праз годы
Мае сны плылі,
Чуецца тайга мне, як на дзікім камню
Ад вякоў гудзе.
Песні больш тужлівай, скаргі больш праудзівай
Я ня чуў нідзе.
Дзён там шмат пражыта, цьма надзей разьбіта
У бязконцы зім.
Сколькі лятуценіняў, думак і натхненіняў
Пахавана ў ім!
Помню край далёкі... Сумны, адзінокі..
Не могу забыць!
Дораг сумны гэны край, гэте горы-съцены,
Край, дзе шчасцце—съніць.
(„Край няволі“).

Але аслабшую веру паэты, веру народу на лепшыя часы, падтрымоўвае сваймі песнямі-прызываючымі песняр Цішка Гартны.

„Ці та бачыў, як па мору
Пойдуць хвалі чарадою?
Як у сібірнейшым напору
Б'юць у бераг ў час прыбою?
Мора пеніцца і зыліцца,
Нясупынна коціць ваты,
Быццам з злосцю хоча ўпіцца
Сілай моцнай сваёй ў скалы,
Каб звярнуць усе цвярдыні,
Ды разьбіць усе прашкоды,
Ды, разълішысь па рауніне,
Ураз здаволіцца свабодай.

Але моцна стаяць скалы,—
Адбіваюць ўсе напоры
Буйных хваляў й дзікіх валаў,
Што іграе імі мора

Так і ты, таварыш мілы,
Будзь у жыцьцю нібы скала
І адважна, поўны сілы,
Ваюй з бураю—навалай.

Аб цвярдчыню гордай волі
Разъбівай бяды напоры
І ў барбе за шчасьце—долю
Спыняй мора, зрывай горы.

(„Таварыш“).

А ў тон Гартнаму пяе і Якуб Колас:

„Не прасі, ня гнісь ніколі
Траўкаю пахілай:
Сам пружыны свае долі
Выкуй ўласнай сілай,
Бо хоць кажуць, што з паклону
Не баліць галоўка,—
Не ўважай: з ярма—прыгону
Выйшла гэта слоўка.

Не прасі, не спадзявайся
У жыцьцю на падмогу,—
Сам з нягодай барукайся,
Сам прабі дарогу:
Хоць памогуць табе людзі
Вышукаць дарогі,
А саб'ешся,—ўзноў ты будзеши
Абіваць парогі.

Не масціся к сільным, дружа,
Зьмейкаю—бярозкай,
Бо ня выйдзеш век з-пад гужа,
Згубіш вобраз боскі.

І ў людзей ты гонар страціш,
Усе цябе зракуцца:
Лепш зламацца вольным, браце,
Чым цярпець ды гнуцца.

(* * *).

Сярод гэткай жыцьцёвой барацьбы, пад съпес
магутных родных песняў, Беларусь падыходзіла да
канца 1918 году.

І хоць у гэты час узноў пачалі „грамадзіца чорны хмары“, ўзноў з страшэнным гукам даносіўся гарматні гром і з Захаду і з Усходу, Беларускі народ верыў, што канец „сусьеветнае“ завірухі блізіцца.

І з гэтаю вераю Беларусь, вуснамі паэты Ясакара, пяе сваю магутную прарочую песнью:

Грымяць дужа ўжо доўга вялікія бітвы,
Калышуць зямнія абшары;
Народы у зброях. Адна іх малітва—
Пагібел, руіны, пажары.

Гарматаў жаролы равуць і рагочуць;
Як драканы съмерці. гранаты якочуюць.
Мячы аб мячы зычна звоняць.
Валькіры гімны страшэнныя твораць;
Ім геніі жаху галосна утораць,
Віхор аб хаўтурах гамоніць.

Скрозь падаюць сілы,—ваяцкія сілы,—
Ў магілы...

Хай голад і холад, хай съмерць ўсё руйнуе:
Натхненне пабеды народы гартуе.

— Наперад! Наперад!—ня ведаюць жалю.

— Наперад! Наперад!—бо мала, бо мала.

— Наперад! Ратаі, пакіньце палеткі!

Хай людзі старнья, хай дробныя дзеткі
Матулю-землю засяваюць!

Народы ў акопах жывуць пад зямлёю,
Ваякі у моры сядзяць пад вадою,
Адважна ў паветры лунаюць.

Іх ведаюць думкі, і рукі, і съпіны—
Руіны...

Здабытая скарбы народаў вякамі
Вялікаму Марсу даюць у ахвяры;
Іх возяць па грунту, сплаўляюць морамі,
І нікне ўся праца людзкая, як мара,
І нішчашца груды багатых мэталаў,
Жывёле, расылінам пагібел настала
І збожжу і пушчам усюды.

А весткі аб дзеях зусоль далітаюць,—
Што хвілю-мінту. Аж съвет задаўляюць
Агнёвыя радзіо-цыды.

Хто хорам пякельным такім дырыжуе—
Кіруе?

Час пройдае. Ад гэтай вайны, гвалтаван'я

Астануцца толькі адны успаміны.
Заціхне навекі віхор руйнаваньня,
Вясновыя краскі атуляшь даліны.
І людзі забудуць курганы-магілы,
І будуць карысна ужты іх сілы
На шчасльце і згоду з натхненнем.
Аб дзеях сучасных гісторык раскажа,
Загадку эпохі ён кемна развяза
Прад новым людзк м пакаленем...
Сказ-песьню і лірнік спакойнага краю
Аб гэтым зайграе.

(„Вайна“).

Прароцтва гэтае ня доўга змусіла чакаць, бо
пад цяжкім, апошнім напорам пасыпаліся ў грузы
үсе фундаманты нямецкага імпэрыялізму, захісталася
Эўропейская вяспная аднавага.

Съціхаюць нянчівісьць і злоеўці.
Ваякі,—за косы, за плуг!
Быорываць брацкія косьці,
Касіць акрываўлены луг!
Ня трэба патронаў, знарадаў—
Другі кожны знайдзе варятат,
Бо до' нацярпеліся здрадаў,
Замнога панеслы мы страт!
Задорага вельмі купілі
Народы сабе супакой:
Крывёй бо стары съвет аблымлі,
Як бераг балотны ракой...

(„Коштам крыві“).

У гэткіх словах пяе Захар Вехаць повесьць
рэволюцыі ў Нямеччыне і адходную песьню нямец-
кім окупантам Беларусі.

Пасъля чатырохгодняга ўціску, пасъля чатырох-
годняе вакханаліі, адбываўшаеся назбалелых,
параненых грудзёх нашае Маці-Краіны, Яна, Бела-
русь, парэзаная на часткі, ўзноў злучаецца ў адно
цэлие, жывучае цела, каб уваскросны ня ўмерці
больш.

VIII.

Сумны, няпрыглядны абрэз нашае Бацькаўшчыны Беларусі прайшоў перад нашымі вачымі.

Сумныя, жаласьлівія песні чулі мы праходзячы праз Яе цярпялівае жыцьцё.

То родныя нашыя песні, то думы нашыя.

Ня чураймася-ж іх!

Хай вялікія перажываныні нашае Бацькаўшчыны ў працягу прасъледжаных намі часоў загартуюць нашыя маладыя душы!

Хай тыя сілы, зложаныя Бацькаўшчынай нашай у ахвяру за лепшую дэлю і будучыну новых пакаленіяў, будуть тэй крыніцаю ажы́чай, адкуль павінны чэрпаць зерніты новыя сяўбіты.

А сіл тых многа зложана па аўтар Беларусі.

Песніяры нашыя клалі іх не шкадуючы, з поўнаю вераю, што іх месцы заступяць новыя сыны Беларусі, ўзгадаваныя іх думкамі, іх клічам.

Пойдзем тады іх съследам, каб з поўным спакоем сумленія, што мы зрабілі для Бацькаўшчыны ўсё, што павінны былі і маглі, спакойна злажыць на магілах „Беларусі найлепшых сіл“ наш, у думках сплецяны, вянок, як ад сябе паэта Ясакар злажыў ужо ім на „Задушкі“.

То ня зоркі у небе блішчадь і міргаюць,
То ня съвецяць ў начы па траве съветлякі,—

То ваксовыя съвечкі народ запалаеци,

На магілках дрыжаць аганькі, аганькі...

Душу чалавека агонь азначае,

Душу чалавека агонь выклікае.

О, шмат, вельмі шмат съвечак-зор прынясьлі,

О, шмат, вельмі шмат съпіць людзей у зямлі...

На Задушкі прыходзяць у госьці жывыя

Да памёршых сваіх выліць скаргі дышы,

Доўга слухаюць плачу магілкі нямая,

Доўга слухаюць плачу каменьне, крыжы...

Пайсьці не магу я на родны магілы,
Дзе съяць Беларусі найлепшыя сілны.
На нашай зямлі вельмі шмат курганоў
Дзе многа лягло нашых родных съноў.
Па іх вечер асеньні і стогне і плача,
Вакол чорнай сям'ёю крычыць вараньнё...
Ты ня знаеш дзе сын твой, о, бацька-бядача,
Ты ня ведаеш, маць, дзе дзіцятка тваё...

* *

У душы і у сэрцы бы зоркі зіяюць,
То цені памёршых у поўнач лунаюць.
Зъяўляюцца мне з адзінокіх магіл,—
Я бачу усіх, хто душы маёй міл...

* *

Па съветлай съцежцы ў цішыне
Прыходзяць цені да мяне.
І кожны кажа:

„Съцежкай гэтай
Ідзі да лепшай долі-мэты:
Працуй на шчасльце свайго краю,
Будзі мазольнага ратая.
Ніхай ён новы лёс куець,
На праўды шлях няхай ідзець...“

* *

Вось Палуян, пінчук удалы,
Яго лясэ узгадавалі.
Яму шапталі свае казкі,
Яму дарылі свае ласкі
Палесься родныя лугі,
Вазёры срэбныя, стагі.
У душы палаў агонь зары,
Канец знайшоў ён без пары...
Шукаў сялянам лепшай долі,
Як кветка зрэзаная ў полі,
Што ветрам носіцца ў абшары,
Яго насілі съветлы мары.
І украінскі дзед-кабзар
Пазваў яго ў стапоў абшар.
І вось у Кіеўскай зямлі
Ен скрыдлы паламаў свае...

* *

Лявон Гмырак, з душой магутнай,
Любіў бяз мер свой край пакутны.
Сасонка Віленшчыны сумнай,
Даіца Вяльлі, ракі задумнай.

Хадеў разсеяць ён туман,
Хадеў ён волі для сялян.
Святлейшых, лепшых, шчасных дзён
Жадаў для брата свайго ён.

А лёс вайны шалёнай, дзікай,
Што ахапіў ўвесь съвет вялікі,
У вір крывавы, вір чырвоны
Ўцягнуў бязлітасна Лявона.

I на крывавых тых палёх
У бітвах Ковенскіх ён лёг.
Цяпер ў магіле брацкай съпіць,
Аб родным kraю толькі съніць...

Вось перша ластаўка вяснова,—
То наша Цётка, Кейрысова;
Жыла з народам й для народу
Цярпела жыцця непагоды,
Будзіла песьнямі наш край:
Іх слухаў луг, іх слухаў гай,
Іх знае поле, расьцяроб,
Іх знае кожны земляроб.

У песьнях Цёткі стогн бяз конца
Аб волі ў роднай у старонцы.
Замоўклі съпевы і званы
У часе жудаснай вайны
Пры хворых тыфусам была,
У байраку Цётка съмерць знайшла...

* * *

Вось Багдановіч, наш паэта,
Як зорка ясна, як камэта,
Із Яраслаўля дзіўным зъяннем
Съвяціў нам пшырым закаханьнем
Да роднай мовы да сваей,
Да запрацованых людзей.

Яго пудоўны лірны звон
Аб славе наших старых дзён
Нас чараваў гармоняй дзіўнай,
Прыгожым рытмам пераліўнам,
Ён нам тлумачыў бязупынна
Пякноты роднае краіны.

А сэрца хворае яго
Знайсьці спакою не магло,—
Паехаў ў Ялту супачыць,
Там перарвалась жыцця ніць...

* * *

Ігнат Буйніцкі, наш артыста,
Гарачым сэрцам і агністым
Мастацтву роднаму адданы,
Каханы ўсімі і жаданы,
На спэне маляваў жыцьцё
Народу беднага свайго.
Нам паказаў ў жывой ігры
Наш беларускі быт стари.
Ён нам тлумачыў дух народны,
Яскравасць пекнай мовы роднай
І прымушаў усіх кахаці
Свой родны край, гаротну маці.
І так вялічылася сям'я,
Што йшла да лепшага быцьця.
Магільным сном заснуў Ігнат,
Замнога, Божа, маем страт!

* * *

Вось Каганец, наш сівы тата,
Душою съветлаю багаты,
Ён быў для нас магутнай вежай
У дённай пушчы Белавежа.
Старня замчышчы князёў,
І съпевы жнеяк, ратаёў
Ён нам у творах маляваў
І гімны съмелля каваў.
Ён ажыўляў лугі, даліны;
Пры ім і траўкі і жывіны,
Канаўкі, крушні, рэчкі, ніvy
Нам гаварылі свае дзвы.
А раптам, о, няшчасны лёс,
Пайшоў песьнір наш да нябёс...
І пушча Белавежа съпіць,
Ня хоча казак гаварыць...

* * *

Яшчэ адзін дзяцюк вясковы.
Любіў ён хвойкі, сад вішнёвы,
Любіў зялёныя галінкі,—
Наш малады песьнір, Калінка.
Паэтуту быў бярэзянік міл,
Быў Божым домам небасхіл...
Вясной пралескі ў лесе рваў,
З жаўронкам песьні ён съпіваў.


О, дае ты, верны, шчыры дружа?
Я па табе сумую дужа...
Ці толькі ў лесе прытаўся?
Чаму са мною разлучыўся?
Ты часта вершы мне чытаў,
Майго прысуду знаць жадаў.
Ты съпіш... Навекі съпіш ў зямлі.
Маць сълёзы лье у тры руччи...

” *

І доўга а ціхай паўночы,
У вільгаці змрочных лугоў,
Блішчаць ценяў сумныя вочы
Ля цёмных лясных берагоў.
Як зоркі у небе мялькаюць,
Як іскры купальскіх агнёў,
Бы кветкі ў палёх расьцвітаюць,
Бы кветкі вясной каля пнёў.
Іх фарбы—вясёлкавы фарбы—
Блішчаць сяміцьветным вянком.
Як скарбы, паўночныя скарбы,
Што з'яюць над жоўтым пяском.
І плача асеньніе неба
І буйным дажджом сълёзы лье.
І мокне сялянская глеба,
Бор сумныя песні пяе...

” *

О, съпіце ў магілах, о, съпіце,
Аб шчасьці сні добрыя съніце.
А вашы змаганыні за волю
Наш край не забудзе ніколі!



Союз
Издательство
Редакция



80000002 13037